

ЗОК-3
1844

БД

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 8 ЖНІВЕНЬ 1956

05
Бд 3220



ДЛЯ СОВЕЦКАГА ЧАЛАВЕКА

УСЁ жыццё Мар'і Станіславаўны Шунейка, майстра друкарскага цеха Мінскай друкарні імя Сталіна, звесна звязана з вытворчасцю. Трыццаць дзесяць год таму назад прыйшла яна працеваць тады яшчэ ў невялікую друкарню, падобную хутчэй на саматужную майстэрню, чым на дзяржаўнае працьпрыемства. На яе вачах вытворчасць расла, набіралася сіл, аснашчалася тэхнікай. На яе вачах раслі, не пазнавальнымі рабіліся і людзі.

Шмат радасці прынёс Мар'і Станіславаўне Закон аб дзяржаўных пенсіях. Больш 600 рублёў у месяц атрымае яна, калі вырашыць пайсці на заслужаны адпачынак. Але нялёгка ёй, старой работніцы, вырашыць гэтае пытанне. За доўгія гады яна настолькі зраднілася з работай, што не ўяўляе, як можна без яе абыйсціся.

— Пакуль ёсць сілы, буду працеваць, — гаворыць Мар'я Станіславаўна. — А старасць мяне не палохае. За сваю пенсію пражыву забяспечана.

З гарачым ухваленнем сустрэлі працоўныя прыняты пятай сесіяй Вярхоўнага Совета СССР Закон аб дзяржаўных пенсіях. Прычына зусім зразумелая. Закон гэты крануў дзесяткі мільёнаў людзей. Ён вырашыў іх лёс, іх жыццё.

Закон аб дзяржаўных пенсіях прыняты ўсяго праз некалькі месяцаў пасля гістарычнага XX з'езду КПСС. Колькі новага адбылося ў жыцці нашага народа за гэтыя некалькі месяцаў! На дзве гадзіны сконцэнтравацца рабочы дзень у перадвыходны і перадсвяточны дні. Значна павялічыўся для жанчын водпуск па цяжарнасці і родах. У вышэйшых навучальных установах, тэхнікумах і старэйшых класах сярэдняй школы адменена плата за навучанне. На дзве гадзіны зменшыўся рабочы дзень падлеткаў. Праходзіць падрыхтоўка да пераходу на сямігадзінны рабочы дзень.

Ёсць у пісьменніка Віліса Лаціса апавяданне аб жыцці старога сабакі. Пакуль сабака быў малады, пакуль верна служыў гаспадару, ён быў патрэбны. Калі састарэў і не мог сцерагчы дабро, надзеў яму гаспадар камень на шию і кінуў на дно глыбокай ракі. Вядома, не лёс сабакі так горача ўсхваляваў аўтара апавядання. Ён думаў пра жыццё і лёс рабочага чалавека ў былой буржуазнай Латвіі. Пакуль ты малады, пакуль яшчэ маеш сілы, ты павінен працеваць, прымнажаць багацце гаспадара. Састарэў — правальвай, канчай жыццё пад плотам. Так было ў буржуазнай Латвіі, так было ў царскай Расіі, тое-ж са-мае бачым цяпер і ў любой капіталістычнай краіне. Дык хіба можа не ўсхваляваць совецкага чалавека Закон аб дзяржаўных пенсіях, дзе ў поўнай меры адлюстраваны настомныя клопаты партыі і ўрада аб працоўным чалавеку, аб яго патрэбах, яго шчасці!

Закон аб дзяржаўных пенсіях — самы гуманны ў свеце. Ён абвяшчае свяшчэнным абавязкам дзяржавы матэрыяльнае забеспячэнне грамадзян у старасці, пры страце працаўдольнасці, у выпадку хваробы. Такі закон мог быць прыняты толькі ў краіне, дзе назаўсёды знішчана эксплуатацыя чалавека чалавекам, дзе працоўны народ стаў сапраўдным гаспадаром усіх багаццяў, законадаўцам жыцця. Ён ярка адлюстроўвае і рост эканамічнай магутнасці Радзімы.

Велізарныя сродкі ідуць на соцыяльнае страхаванне. У гэтым годзе на выплату пенсій па дзяржаўнаму бюджэту прадугледжвалася выдаткаўца 25 мільярдаў 100 мільёнаў рублёў. Паводле новага Закона, гэтая лічба намнога ўзрасла, складаючы каля 40 мільярдаў рублёў у год. Такія выдаткі можа дазволіць сабе толькі дзяржава, упэўненая ў сваіх сілах, дзяржава, якая клопаты аб чалавеку ставіць вышэй за ўсё.

Кожны рабочы або служачы, які пераходзіць на пенсію, будзе атрымліваць ад паловы да поўнай сумы свайго сярэдняга заработка. Пенсіямі будзе карыстацца значна большая колькасць людзей. Асабліва вялікія клопаты прайдзяць новы Закон аб жанчынах. Ім прадастаўлены вялікія ільготы. Калі мужчыны, якія знаходзяцца на звычайнай рабсце, маюць права на пенсію па старасці з 60 год пры стажы не менш 25 год, то жанчыны маюць гэтае права з 55 год пры 20-гадовым стажы работы.

На сесіі Вярхоўнага Совета СССР была прынята поправка адносна жанчын-маці, якія нарадзілі пяць або больш дзяцей і выхавалі іх да 8-гадовага ўзросту. Гэтыя жанчыны маюць права на пенсію па старасці з 50-гадовага ўзросту пры стажы работы 15 год. Приняццё гэтай поправкі Вярхоўным Советам — яшчэ адно яркае пацверджанне ўсенароднага гонару і павагі да многадзетных маці.

Велізарныя сродкі адпускае дзяржава для дапамогі многадзетным і адзінокім маці. Толькі па нашай рэспубліцы такую дапамогу атрымліваюць 215 тысяч жанчын. За адзін мінулы год ім выплачана каля 173 мільёнаў рублёў. Гэтага няма ні ў адной краіне.

Новы Закон аб пенсіях увойдзе ў жыццё з 1 кастрычніка. Шматлюдна зараз у раённых аддзелах соцыяльнага забеспячэння. Тут пераглядаюцца справы старых пенсіянераў, разглядаецца пытанне аб назначэнні пенсій упершыню велізарнай колькасці рабочых і служачых, дaeцца неабходная кансультацыя. У дапамогу райсабезам вылучаны вялікія актыўныя грамадскасці. Сярод іх тысячи жанчын. Пажадаем ім поспеху ў гэтай вялікай высокароднай справе. Няхай нашы актыўісткі-пенсіянеркі, жонкі рабочых і служачых стануць незаменнымі памочнікамі работнікаў аддзелаў соцыяльнага забеспячэння. За гэта старыя, інваліды скажуць вам, таварышы актыўісткі, вялікае дзякуюць.

З 1 кастрычніка прыбавіцца работы і паштальёны. Яны паспяшаюць парадаваць пенсіянераў. Паспяшае паштальён і да віцебскай пенсіянеркі Праксікі Кузьмічны Рагажынскай і да яе мужа — старога слесара завода імя Кірава Мітрафана Максімавіча. Ён прынясе ім каля 900 рублёў пенсіі. Мы не ведаем, у якіх словаў выкажа сваю падзяку Праксікі Кузьмічна, ды гэта і не важна. Важна тое, што яе думкі і пачуцці, як і ўсіх пенсіянераў, як і ўсяго совецкага народа, будуть звернуты да нашай вялікай Комуністычнай партыі, якая, як родная маці, клопатіцца аб лёссе кожнага совецкага чалавека. Важна і тое, што на гэтыя клопаты жанчыны Совецкай Беларусі разам з усім народам адказваюць велізарным патрыятычным уздымам у імя шчасця і росквіту сваёй вялікай Айчыны.

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

ЗОК-3 /1844

Пролетары ўсіх краін, ўдайцеся!

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ДРУГІ

№ 8

ЖНІВЕНЬ 1956



Ба 3229
05

На Мінскім хлебазаводзе № 3 калектый рацыяналізатараў пад кірауніцтвам галоўнага інжынера І. Ліхача сканструяваў механічны канвеер расстойкі цеста, што дало павышэнне прадукцыйнасці працы на 150 прац. Гадавая эканомія канвеера — 75 тыс. рублёў. На здымку: фармаўшчыца Ляўко Мар'я за аблугоўваннем канвеера расстойкі цеста.

Часопіс выдаецца
Задзелам Рады

НІБЫ чароўная крыштальная талерка, ляжыць сярод нахмураных лясоў Свіязь. Векавыя дрэвы ўглядаюцца ў празрыстае люстрае яго вод, хочуць і нік не могуць адгадаць таямніцу ляснога возера. Пяшчотнае і нямое ў ціхую пагоду, калоціць яно свае воды ў непагадзь, быццам хоча некаму за нешта адпомсціць, за нешта разлічыцца.

Паводдаль ад Свіязі, кроакай за поўсотню ад берага, стаіць купка ма-гутных дубоў. Сюды, як кажа паданне, любіў хадзіць і слухаць шэпт азёрных хваль Адам Міцкевіч. Тут і падслу-хай легенду аб нараджэнні ляснога во-зера, а потым і людзям пераказаў: «Быў Свіязь, як рыцар,—яму ўся пашана,

Жылі ў ім красуні-дзяўчата.

У часы панавання тут князя Тугана
Рос горад магутны, багаты».

І вось, калі аднойчы на гэты горад напалі ворагі, жыхары яго вырашылі, што лепш усім да аднаго загінуць, чым здацца ў варожы палон, чым звінець усё жыццё ланцугамі. Слёзны плач жанчын дайшоў да бога — і на месцы магутнага замка і горада сталася во-зера...

Так паэтызуецца гэтая легенда ў ба-ладзе Адама Міцкевіча «Свіязь»...

Шмат гадоў працякло з таго часу, як нараджаліся і луналі над Свіязем цу-доўныя песні вялікага паэта. Але і дагэ-туль перадаюцца з вуснаў у вусны успаміны аб tym, дзе хадзіў паэт, дзе пісаў свае верши, адкуль любаваўся на свіязянскія прасторы.

Сапраўды цудоўныя мясціны вакол Свіязі! Якімі шляхамі ні праезджай па землях калгасаў імя Якуба Коласа і імя Варашылава, усё роўна апынішся каля Свіязі, усё роўна не ўтрымаешся, каб не палюбавацца на славутыя, апетыя песняром цудоўныя мясціны...

Праўда, з таго часу тут шмат перамя-нілася. Да лясоў, што авіаюць Сві-язь, даўно не ціснуцца вузенькія за-гончыкі падняволных «хлопаў». Па спрадвечных мужыцкіх межах даўно прайшлі жалезныя машыны і пасяялі зычлівия зерні новага жыцця...

Добрая слава ідзе пра карэліцкія калгасы і іх працавітых насельнікаў. Пря іх нямала пішуць і расказваюць, а ў недалёкай будучыні, напэўна, напі-шуць яшчэ больш і лепш.


Калгас імя Варашылава, хоць і не лічыцца ў рэспубліканскіх перадавіках, стаіць на нагах моцна, і пра яго ёсьць што расказаць.

* * *

Для чалавека ў камандзіроўцы німа горшай кары за дождж. Не зважаючы на твае намеры і планы, ён без усякага «плана» цэздіць і цэздіць, квасіць і квасіць без таго ўжо раскіслую глебу...

Сто гектараў пахучага, як чай, храбу-сткога мурагу прыпляскала дажджом у калгасе імя Варашылава, і таму Ніка-лаю Іванавічу Сурага — старшыні калгаса — не да карэспандэнтаў.

Саміх старшыню і сакратара райкома партыі па зоне дождж загнáў пад страху толькі што збудаванага гаражу. Толькі тут і не спыняеца работа. Звяно калгасных будаўнікоў стараеца к заўтрашняму здаць гараж. Малады тынкоўшчык і дзве дзяўчыны яго ўзросту канчаюць сваю работу. Чаты-ры калгасныя грузавікі падвозяць пя-сок — падлога сёлета цэментаўца не



Алена ВАСІЛЕВІЧ

будзе: у праўлення наконт гэтага свой гаспадарчы разлік. Застаецца толькі навесіць дзвёры — і восем калгасных машын стануць у дабротны гараж пад жалезнай страхой.

Непадалёк ад гаража нястомна б'еца сэрца калгаснай электрастанцыі, працуе свая піларама. Гэта вёска Валеўка — калгасны цэнтр. Валеўка стаіць «на бойкім месцы», ля шашы на Баранавічы. Таму тут і сваё паштовае аддзяленне, і сельсовецкі клуб, і бібліятэка, і нават чайная, праўда (хай на карысць ёй пойдзе гэтая «горкая праўда»), даволі неахайнай і, як большасць «чайных», толькі з гарэлкай...!

Усяго калгас імя Варашылава аў-еднаў 8 вёсак: Валеўку, Новасады, Мондзіна, Каткова, Плехава, Нязнанава, Радагошчу, Ярошэвічы.

Радагошча ў сваю чаргу пакідае ўра-жанне як-бы другога «цэнтра»: тут калгасная амбулаторыя, аптэка, зубны кабінет і бальніца з радзільным аддзя-леннем...

Гэтыя бяспречныя адзнакі новага жыцця не могуць не выклікаць успаміну аб параўнаўча недалёкім мінулы, калі ўсе гэтыя вёскі залежалі ад розных паноў Беразоўскіх, Барташэвіч, Карповіч. Яшчэ і дагэтуль захаваліся тут рэшткі старых пансікіх «гнёздаў», у якіх разам з мужыцкім потам і слязьмі сцякала народная сіла і багацце...

Яшчэ і дагэтуль праклінаюць старыя маткі пана Беразоўскага за сваіх дачок, якія «кідаліся пану ў вока»...

«Тшэба ладзіць з дворам, пся-крэў!..» — гнаў ён ад свайго парога непадатлівых і непакорных.

І пасля таго нельга было ні ўпрасіць, ні ўмаліць пана, каб узяў на работу, каб даў хоць які заработка.

Гнеўна сцікаліся вусны старой калгаснай птушніцы Шымко Аляксандры, калі яна, паказваючы на панурую яловую алею, што вяла да колішніх пансікіх харомаў, успамінала гады панской няволі.

— Mae дзеци хадзілі ў беларускую школу. Дык як даведаўся пра гэта пан, не было ратунку: глэмбіў, здзекаваўся, як хацеў. Не наказваў на работу, а са-ма прыду — вон гнаў. «Паночку, кажу, пашкадуйце ўдаву з дзецьмі!..» «Твае дочки, кажа, пекныя паненкі. Тшэба ладзіць з дворам — двор дапаможка!..

Але старая птушніца не любіць доўга гаварыць пра паноў:

— Няхай ім на тым свеце калом зям-ля стане, — коратка і выразна канчае яна з успамінамі.

Зараз у Шымко Аляксандры зусім новае жыццё. Праўда, не вылежваеца яна на печы, не сядзіць за спіной да-чок: сілу яшчэ мае, хоць і пражыла 68 гадоў.

З самага пачатку існавання калгаса не пакідае даглядаць птушак. Здаецца, каб і адпраўляў яе адгэтуль, — не пой-дзе.

Летась калгас пабудаваў новую птуш-каферму — прасторны цёплы будынок пад белай чарапіцай. Цалюткі дзень не сціхае тут бесталковы птушыны гоман: сакочуць беласнежныя лекхгорны тонка гагакаюць гусі, балбочуць надзь-мутыя індыкі. І ўвесы гэты гоман пера-крываюць сваім зычным, загадным «ку-карэку» цыбатыя, па-вайсковому пад-цягнутыя пеўні...

Вакол птушніка гуляе 560 грабянёў, самых рознапёрых і рознагалосых. І ка-ля іх толькі паспявай упраўляцца. Рэдка трапляе вольная гадзіна прысесці. То старых курэй трэба пакарміць ячмя-нём, то гусям замяшаць бульбы, то індычанятам прасяную кашу зварыць, а куранятам тваражку падкінуць. Трэба сачыць, каб і жвір не зводзіўся, трэба і ямкі ў падлозе пазамазваць, трэба глядзець, каб коршак не наляцеў або варона куранят не пахапала... Як кажа бабка Шымко, ёй і самой даводзіцца «лётаць» па сваёй крылатай «гасподзе».

Сёлета Аляксандра Шымко здала дзяржаве са сваёй фермы ўжо 12 ты-сяц яек.

— Каб не леташняя лютая зіма, — бядуе птушніца, — сабрала-б і ўсе 15 ты-сяц. Вельмі-ж лютаваў мароз, а курэй мы трымалі яшчэ ў старых гумнах, дык небаракі папрымярзалі.

Але цяпер ёсьць надзеі на лепшае.

— На той год, — кажа птушніца, — май певунам ніякая зіма не страшна.

Бабка Шымко прыкметна недачувае.

— Глухая я, дзеткі. Здаецца, каб ву-ши маладыя, дык яно-б яшчэ і нічога сабе.

Яно і відаць, што бабка яшчэ «ні-чога».

— А колькі, бабуся, працадзён у мі-нулы год зарабілі?

— Ат, нішто сабе. За каторую і маладую не менш.

І сапраўды: 551 працадзень. Аднаго толькі збожжа поўтоны (гэта пры неўраджайным годзе ў калгасе). Такім заработкаам не ўсякая маладуха пахваліцца.

Хоць старая птушніца і мала куды адлучаеца з фермы, але навіны калгасныя цікавіць яе не менш іншых. Ведае яна, у якой свінаркі паразяткі сыцейшыя; якія плацы атрымалі ў прэмію маладыя цялятніцы (разам і яна атрымала адрез штапелю); да каго сватоўся калгасны шафёр і чаму дзяўчына яму адмовіла; як кіруе новы старшыня Сурага...

Нікалай Іванавіч і сапраўды яшчэ «кновы» старшыня. У калгасе імя Варашылава працуе ён усяго два гады. Аднак бабка Шымко кажа, што ён умее глядзець наперад, а бачыць ззаду...

— Вось які павінен быць старшыня! А раней перамяняліся, перамяняліся ў нас старшыні... Ні яны людзей не бачылі і не ведалі, ні людзі іх... А гэты чалавека бачыць наскрозь. Дарэмна не наваліцца, не накрычыць. Калі чалавеку трэба дапамагчы, не адмовіць... Таму і людзі вераць яму, паважаюць.

... Даведаўшыся, што яе прыехалі здышаць для часопіса, бабка неяк непрыкметна павязала новую хустку, скінула рабочую кофту і аднекуль дастала вясёлую, малінавую, што адразу збавіла ёй добры дзесятак гадоў.

Бабка тут-жы заклапацілася аб нас, спытала, калі прыехалі, ці елі хоць і гэтак-жы непрыкметна аднекуль дастала буханку добра выпечанага хлеба, кубачак з маслам.

— Я вам зараз скібкі намажу. А то вы можа толькі з горада, то і не паспелі яшчэ ўкусіць. Бач, так рана мяне, старую, здышаць прыехалі...

Бабчын клопат і сардэчнасць вымусілі нас пераглянуцца: мы начавалі ў добраі заможнай хаце, але там гаспадыня і ў абед паскардзілася, што ў яе нічога няма, акрамя «трошачкі супу», і на вячэрну нам, змоклым і прamerзлым на дажджы, не прапанавала нават гарачай бульбы, якая так смачна пахла і дражніла наш камандзіровачны настрой...

... Кіслы, зацягнуты па-асенняму познімі хмарамі дзень пранізаўся нарэшце першым сонечным промнем. Трэба было спяшацца ў іншыя брыгады калгаса.

Старая птушніца, а за ёю і ўся яе

Абы толькі бразнула вядром бабка Шымко, як адусюль, на злом галавы, злятаюцца яе галасістыя певуны.



Вось яна, былая парабчанка ў багацяй, зараз лепшая даярка калгаса імя Варашылава Ганна Буйда.

ферма галоў у пяцьсот выйшлі нас праводзіць. Бабка яшчэ доўга стаяла на ўзгорку, глядзела ўслед нашай брычцы.

Старая жанчына, чыю маладосць зела парабчанства ў паноў, адчувала цяпер сябе поўнапраўнай гаспадынай жыцця.

Добрага ёй здароўя і сілы!

* * *

Расказваючы пра калгас імя Варашылава, нельга абыйтсці без некаторых лічбаў, якія сцвярджаюць, што ён стаў моцна на ногі.

Тэрыторыя калгаса, на якой размяшчаюцца ўсе восем вёсак (560 гаспадарак), займае 4 тысячи гектараў. Сюды ўваходзіць 1970 гектараў ворыва, 600 гектараў лесу (свайго, калгаснага), 329 гектараў сенакосу (на такі калгас малавата). Астатнія—паша, няўдобріца.

Нельга абыйтсці маўчаннем і фермы. У калгасе 482 галавы буйнай рагатай жывёлы, 263 кані, 644 авечкі, 298 свіней. Агульны прыбыток калгаса ад усёй гаспадаркі за мінулы год — 2 млн. 90 тыс. Лічбы ўнушальныя. З імі трэба ўмела і разумна абыходзіцца, не толькі адкладаючы на лічыльніках і запісваючы ў бухгалтарскія кнігі. Трэба размясціць 482 галавы кароў і цялят так, каб ад іх і карысць была, каб і людзі, якія іх даглядаюць, жылі добра.

Калгас клапоціцца аб новых збудаваннях, будзе абору, цялятнік, два крытыя гумны, дзве ільносушылкі. Усё гэта разлічваецца не на гады, а на дзесяткі гадоў. Будаўнічая брыгада калгаса налічвае 50 майстроў-мужчын і пад-

собніц-жанчын. Брыгада разбіта на звені. Будаўнікі самі вырабляюць пустак (выдатны матэрый з цементу і пяску: цагліны — для эканоміі, лёгкасці і тэрманепранікальнасці — унутры полья) і чарапіцу.

Вельмі цікавым было знаёмства з людзьмі калгаса. Многа рассказала пра сваё жыццё даярка Буйда Ганна Сідаравна — чалавек, які, падобна старой птушніцы Шымко, знайшоў сабе ў жыцці цвёрдае месца, нікому не кланяеца і жыве сабе, як кажуць, прыпяваючы.

— Міленкія мае, якое-ж у нас з мужам было жыццё. Ён сірата няшчасны. Я парабчанка. Усяго і «багацца» было, што паўтара гектара зямлі. Ды і туго, каб заараць, колькі трэба было папакланіцца багацяям... Дальбог, на каленях поўзalі, каб выпрасіць каня або пуд хлеба. Зараз пра мяне некаторыя кажуць: «Ого, забагацела!» А што-ж, хіба не забагацела?.. Некалі я не менш працавала, але на каго тая праца ішла? Я-ж ні разочку не заспала, не прагуляла. Выпалю ў печы і гляджу, чый загон шырэйши, каб бегчы на работу... А тая гаспадыня яшчэ толькі ўстае, толькі печ падпаліла... Просішся дапамагчы, а яна яшчэ носам круціць, бо ведае: не адна ты прыдзеш прасіцца...

У Ганны Сідаравны трое дзяцей. Стэрэшаму 15 гадоў — крыху і памочнік ужо. А малая што — гуляюць сабе. Маці змалку не ведала гульні, дык няхай у іх будзе бесклапотным дзяцінства.

Ганна Сідаравна доіць 12 кароў. Кожнай ведае нораў, кожную ласкава заве па мянушцы, з кожнай цешыцца. За восем месяцаў ад кожнай каровы яна надаіла па паўтары тысячи літраў молака, а да канца года абавязалася надаіць па дзве тысячи. Засталося нямала, і даярка сэрцам хварэе хоць-бы справіцца, не падвесіцца сябе і людзей.


Можна было-б расказаць яшчэ і пра калгасную цялятніцу комсамолку Ірыну Зайко, якая даглядае 135 цялят; можна добрае слова сказаць і пра вучняў калгаса: і ў пастухах яны ходзяць, і на будаўніцтве патрапляюць, і ў полі ад іх падмога.

... Працавітая гаспадары, новыя людзі жывуць і падрастаюць зараз на Свіцязі.

Карэліцкі раён.

«Стой, дурненька, нічога дрэннага нам не зробяць: у газету знімуць», — ласкава ўгаварвае Ірына Зайко самую ўпартую з усёй чарады цялушки.





Кейко Сімідзу (другая злева) сярод мінчанак.

Аб чым рассказала Кейко Сімідзу

— Перш чым прыехаць сюды, — пачала сваё выступленне Кейко Сімідзу, — нам прышлося абеахаць поўсвету.

І сапраўды, групе гэтых прагрэсіўных дзеячоў культуры каштавала вялікіх намаганняў атрымаць візы на праезд у СССР. Японскія ўлады дазволілі праезд толькі кругавым шляхам — праз Грэцыю, Італію, Фінляндыю.

— У імя чаго я прарабіла такі вялікі шлях? — задае пытанне Кейко і адказвае: — Наша краіна ў палітычных адносінах знаходзіцца ў значна больш адсталым становішчы, чым ваша, і эканамічнае становішча нашай краіны, у параўнанні з вашай краінай, значна цяжэйшае. Мяне прывяло сюды імкненне выказаць жаданне японскіх жанчын установіць добрасуседскія адносіны з совецкімі жанчынамі, а таксама з жанчынамі ўсяго свету.

Да гэтага часу ў СССР пабываў рад дэлегацый, аднак толькі нашай удалося ўпершыню атрымаць пашпарты, у якіх напісана, што мэта паездкі за мяжу — гэта наведванне СССР. Усе папярэднія дэлегацыі атрымлівалі пашпарты для паездкі ў іншыя краіны Захаду, куды дазвалеца выезд, а потым поўлегальна прыязджалі ў Совецкі Саюз. Пры абеездзе нам апладыравала ўсё насельніцтва Японіі.

Адна з прадстаўніц японскіх жанчын Кейко Сімідзу ў складзе дэлегацыі Таварыства япон-совецкай дружбы нядаўна пабывала на Беларусі. Пасля знаёмства з прадпрыемствамі, установамі горада, жыццём калгаснікаў сельскагаспадарчай арцелі імя Дзержынскага Слуцкага раёна госьці з Японіі сустэрліася з жанчынамі — журналисткамі, студэнткамі, работніцамі, служачымі горада Мінска. У час гэтай сустэрэчы ў простай гутарцы. Кейко Сімідзу расказала аб жыцці жанчын яе краіны і вельмі цікавілася многімі пытаннямі становішча жанчын у нас. Ніжэй мы расказываем аб гэтай сустэрэчы.

Нягледзячы на тое, што ў складзе дэлегацыі адна я — жанчына, я не адзіночная. За маёй спіной стаяць усе маці, усе жанчыны Японіі, і маймі вачыма яны хочуць бачыць жанчын вашай краіны. Японскія жанчыны далі мне наказ: як мага больш пагутарыць з совецкімі жанчынамі і як мага больш распытаць, як змагацца і жыць у міры і ў дружбе.

Я хачу расказаць аб японскіх жанчынах. Мне

становіцца вельмі сумна, калі я бяруся расказваць аб іх жыцці. Гэтае пачуццё суму ўсё больш ахоплівае мяне па меры таго, як я знаёмлюся з жыццём совецкіх жанчын.

Першае, што зрабіла на мяне вялікае ўражанне пры сустэрэчах з совецкімі жанчынамі, — гэта тое, што яны ідуць праста, з горда ўзнятай галавой. Нашы японскія жанчыны ідуць няўпэўнена, схіліўшы галаву.

Наша краіна — невялікая, нашым жанчынам часам бывае вельмі цяжка, і мы льем слёзы такія салёныя, як вада ў моры. Але мы, японскія жанчыны, вядзем барацьбу за сваё вызваленне, удзельнічаем у руху барацьбы супраціўлення. У гэтым руху асабліва актыўную ролю адыгрываюць жанчыны-маці. Мы, маці, арганізувалі ў Японіі пасля вайны таварыства

абароны дзяцей. Жанчыны, якія аб'едналіся ў гэтае таварыства, і ўсе іншыя жанчыны заклікаюць да абароны дзяцей ад пагрозы амерыканскіх баз, ад гулу самалётаў. Яны вядуть барацьбу супроты літаратуры, якая псуе дзяцей.

Зараз у нас праходзіць працэс стварэння розных жаночых гурткоў у вёсках, на заводах, у гарадах. Яны ставяць перад сабой высокародную мэту абароны дзяцінства і мацярынства. Першы іх заклік — гэта заклік да міру.

І ўрадавыя органы, і японскі ўрад, палітыка якога не пастаўлены на службу справе ўмацавання міру, больш баяцца голасу маці, чым нават голасу дзяячоў культуры.

На Міжнародны кангрэс мацярэй, які адбыўся ў мінулым годзе, японскія жанчыны пасыпалі дванаццаць дэлегатаў. На японскія нацыянальныя канфэрэнцыі мацярэй у абарону дзяцей тысячы жанчын з розных куткоў краіны прыязджаюць, па свайму нацыянальнаму звычаю, з дзецьмі, якіх яны носяць за спіной.

Японскія жанчыны хочуць устанаўлення дружелюбных адносін з народамі ўсіх краін, але асаблівяны хоцуць добрасуседскіх адносін з нашымі суседнімі краінамі, якімі з'яўляюцца народны Кітай і СССР.

У вашай краіне, сустракаючыся з жанчынамі, я зразумела, наколькі вы, совецкія жанчыны, ненавідзіце вайну і шчыра жадаеце міру. Я бачыла гэта сваімі вачымі.

Тут, у Мінску, нас суправаджаў у час адной з пaeздак архітэктар горада. Ён расказаў нам аб тых разбурэннях, якія прынесла Мінску вайна. А зараз ён стаў такім прыгожым. Зусім ясна, што калі-б не вайна, я ўяўляю сабе, якім прыгажуном быў бы ваш горад!

Вам, напэуна, вядомыя назвы гарадоў Хірасіма і Нагасакі. Мы, японскія жанчыны, і ўвесь японскі народ пралілі мора слёз, аплакваючы ахвяры гэтых жудасных бамбардыровак. Не дапусцім вайны, свету — мір!

Мы будзем разам з вами, як таварышы, поплеч крочыць па шляху барацьбы за мір. Няхай жыве дружба паміж нашымі народамі!

Так закончыла сваю гутарку Кейко Сімідзу.

Мы, совецкія жанчыны, добра разумеем гора і смутак японскіх жанчын з прычыны пагібелі соцень тысяч людзей у Нагасакі і Хірасіме ад выбуху атамнай бомбы. Нам самім прышло зведаць шмат гора ў час мінулай вайны. Вось чаму совецкі народ разам з усімі народамі свету вядзе барацьбу за мір і вітае барацьбітоў за мір з любой краіны.

Удзельнікі гутаркі цікавіліся жыццём жанчын Японіі.

На пытанне, ці ёсьць у Японіі многадзетныя маці і якое іх становішча, Кейко Сімідзу адказала, што ў Японіі цяжка мець многа дзяцей. Вялікая сям'я эканамічна не вытрымае, і таму мацеры ўстрымліваюцца ад нараджэння вялікай колькасці дзяцей. З боку ўлад няма ніякай дапамогі мацярам. Японскі ўрад абыякава адносіцца да маладога пакалення. Вельмі многа дзяцей не ходзіць у школу, часта сустракаюцца выпадкі продажу дзяцей. Большая частка бюджету, якую можна было-б накіраваць на выхаванне маладога пакалення, на патрэбы дзяцей, ідзе на ўзбраенне. Вось чаму японскія жанчыны і стварылі таварыства абароны дзяцей. Чым больш японскія жанчыны будуць ведаць аб тых клопатах, якімі акружаны дзецы ў Совецкім Саюзе, тым настойлівей яны будуць змагацца за лепшы лёс сваіх дзяцей.

Аб удзеле жанчын у культурным жыцці краіны дэлегатка паведаміла, што яны больш маюць дачыненне да гуманітарных навук, чым да тэхнічных.

прычым, вучоных жанчын зусім мала. Вельмі паказальнімі з'яўляюцца судносіны жанчын і мужчын сярод студэнтства. На тысячу студэнтаў прыходзіцца адна жанчына. Для жанчын існуюць асобныя жаночыя каледжы. Паступіць у ВНУ вельмі цяжка.

Гаворачы аб правах жанчын на дзяцей, маё масць, спадчыну, Кейко Сімідзу расказала, што 8 год таму назад японскім законадаўствам былі ўстаноўлены адольковыя права мужа і жонкі. Калі памёр муж, то пасля яго смерці адна трэцяя частка маё масці павінна належыць жонцы. Але фактычна, у рэальнім жыцці, усё атрымліваецца не так, як напісаны ў законе.

Паколькі жанчына не займаецца вытворчай працай, не зарабляе і не стварае матэрыяльных каштоўнасцей, не прыносіць заработка ў сям'ю, то яе слова ў сям'і нічога не варта. Па законадаўству і муж і жонка маюць адольковыя права, як роўнапраўныя, але фактычна атрымліваецца так, як па-японску ёсьць слова «ой» і «хай», гэта значыць ты мяне слухай, а я табе не павінуюся.

Муж нават не называе жонку па ім'ю, а проста крычыць: «Ой!», таму і дзецы прывыкаюць да гэтага і таксама крычаць маці «ой».

На дэлегатку зрабілі добрае ўражанне расказы беларускіх жанчын аб сваім роўнапраўі, якое дала ім Вялікая Кастрычніцкая соцывалістычная рэвалюцыя. Роўныя права з мужчынам па сутнасці вырашылі пытанне аб поўнай свободзе жанчыны ў грамадстве і сям'і. Адсутнасць адрознення пры прыёме на работу, на вучобу, роўная заработка плата стварылі ўсе магчымасці для актыўнага ўдзелу жанчыны ва ўсіх галінах грамадской, культурнай і гаспадарчай дзейнасці. Вялікае здзіўленне выклікала паведамленне аб tym, што ў нас у рэспубліцы студэнткі складаюць звыш 51 працэнта ў адносінах да студэнтаў.

Прадстаўніцу японскіх жанчын цікавіла шмат пытанняў. Ей хацелася высветліць, ці ёсьць цяжкасці ў сувязі з мінулай вайной для жанчын пры выхадзе замуж. Якія адносіны да дзяцей, народжаных без шлюбу. Даведаўшыся, што маці-адзіночкі атрымліваюць у нас дзяржаўную дапамогу, дзецы іх прымаюцца нароўні з іншымі ва ўсе дзіцячыя ўстановы, Кейко Сімідзу заяўляла, што ў Японіі дзяржава не аказвае такім маці ніякай дапамогі і маральны падтрымкі. Цяжка прыходзіцца незаконнанараджаным дзесям.

Наша гosця падрабязна высвятляла, ці кідае жанчына работу, калі выйдзе замуж або калі народжанца дзіця, па якіх матывах уступаюць у шлюб дзяўчата і юнакі, што іх прыводзіць да саюза: любоў ці матэрыяльныя выгоды, ці мае права муж біць жонку, бацькі — біць дзяцей, якія прычоскі ў нас у модзе, ці ёсьць разыходжанні па палітычных пытаннях паміж бацькамі і дзецьмі, як гэта мае месца ў Японіі, дзе вельмі моцныя перажыткі феадалізма.

Адзначаючы жыццерадаснасць наших жанчын, яна адначасова высвятляе, ці бываюць у совецкай жанчыны выпадкі, калі ёй прыходзіцца плакаць. Так, бываюць, — адказалі ёй. Усё чалавече ўласціва нашым людзям. Мы плачам пры страце блізкіх і драгіх людзей, хваробе родных. Але самыя горкія слёзы выклікае вайна. Мы гаворым аб гэтым усім жанчынам свету — помніце і ведайце аб гэтым!

— Я раскажу аб усім японскім жанчынам, — павяяцала Сімідзу, — і буду заклікаць іх да яшчэ больш актыўнай барацьбы за мір ва ўсім свеце.

Мы жадаем японскім жанчынам, барацьбітам за мір, вялікіх поспехаў. Няхай здзейсніцца жаданне іх гарачых сэрцаў: міру і шчасця сваім дзесям, міру ва ўсім свеце!

Матэрыял друкуюцца па дамоўленасці з японскай дэлегаткай

НА ЛЯСНОЙ ПАЛЯНЦЫ

Недалёна ад горада Барысава, у сасновым бары, на малаяўнічым беразе ракі, размісціўся піонерскі лагер фабкома рабочых лясной і папяровай прамысловасці Барысаўскага фанерна-запалкавага камбіната. Тут добра адпачылі і весела правялі лета піонеры горада. Першым прачынаеца і будзіць увесь лагер гарніст Жэня Захарэвіч.

ВЯСЕЛЬІМІ, шчаслівымі галасамі звініць піонерскае лета. 10-га чэрвеня ўпершыню пад гукі «Гімна піонераў» узнесліся над мачтамі чырвона-цяжкія сцягі — вестуны таго, што вясёлае лясное жыццё пачалося.

Амаль трох месяцаў палошчуцца на ветры чырвона-цяжкія палотнішчы, амаль трох месяцаў бударажаць цішыню нашых лясоў піонерскія песні.

Шмат цікавага, захапляючага і карыснага было праведзена з дзецимі за летні час у лагеры «Гудзінка». Колькі ўспамінаў засталося ў дзяцей ад турыстаў паходаў з начлегам у шалашах. Піонеры з захапленнем праводзілі гульні.

Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, футболу, баскетболу, волейболу, плаванню былі любімымі заняткамі для піонераў. Выдатнымі спартсменамі зарэкамендавалі сябе Юшкевіч В., Батракоў і іншыя.


А з якой увагай дзеци слухалі апавяданні важакіх і свае выступленні на зборах-кастрах, да якіх яны так старанна рыхтаваліся. За змену дзеци сабрали шмат гербaryяў і калекцый, якія павезлі ў падарунак роднай школе, часта хадзілі па грыбы і ягады.

Знаходзілі сабе заняткі і юныя мастакі Жанна Тамашэўская, Аня Панамарова, Валеры Філіпаў. Цудоўныя пейзажы ўмелы накідаліся на старонкі альбоўмаў.

Сіламі дзяцей быў пабудаваны мост ля ўваходу ў лагер, абароджана тэрыторыя.

Бадзёрымі, вясёльмі, загарэлымі дзеци паедуць дамоў, з новымі сіламі возьмуцца за вучобу ў новым навучальнym годзе.

К. КРЫЛОВА,
старшая піонерважатая.



А вечарам цікава паслухаць, як грае на баяне Зоя Кампінская.

Лагерныя мастакі хочуць у сваіх паходных альбомах замалываць мясціны, якія прышліся ім да сэрца. На здымку: Жанна Тамашэўская і Аня Панамарова на эцюдах.


Фото П. Нікіціна.

Цікава — хто пераможа?



«Балельшчыкі» з нецярплівасцю чакаюць вынікаў спаборніцтва.





«Рабі, раз!», — так пачынаеца «Хто хутчэй!». На пляцоўцы для штодзённай ранішняй зарадна.

гульняў.



Добра заніцца і такой гімнастыкай. Адразу відаць: хто дома меў справу з пілой і сякеры, таго і тут яны добра слухаюцца. Дзяжурныя па кухні: Барыс Перапеленка, Аркадзь Рымар і Фелікс Філіпаў рыхтуюць дровы.



На прывале не толькі адпачываюць, але і працуюць. Галія Станкевіч і Лена Яшына абіраюць бульбу для абеду.

ПАРАДЫ БАЦЬКАМ

Аб дзіцячым чытанні

Прафесар Г. ПРОЗАРАЎ

ВЯЛІКІ Пушкін гаварыў: «Чытанне — вось лепшае вучэнне».

Заахвоціць дзяцей да чытання, з дзяцінства выклікаць і развіць глыбокую цікавасць да кнігі, дабіцца таго, каб чалавек ужо з падлетковага ўзросту лічыў няпоўнацэнным той дзень, у які ён не прачытаў хаяця-б некалькі старонак кнігі, — ці не ёсьць гэта важнейшая задача сямейнага і школьнага выхавання!

Пачатак гэтаму, безумоўна, павінен быць пакладзены ў сям'і. Цікавасць да кнігі ў дзяцей уznікае яшчэ задоўга да наведвання школы і развіваецца вельмі лёгка. Калі дзеци, хоць-бы адзін раз, убачылі кнігу з малюнкамі, пачулі чытанне даступных іх ўзросту апавяданняў і казак, яны палюбілі ўжо кнігу. У кнізе для іх заключана шмат прыгожага, герайчнага, таямнічага, таму ім вельмі хochaцца навучыцца чытаць, а пакуль не навучыліся, — слухаць чытанне старэйшых. Бацькам трэба не заглушаць толькі гэтую абуджаную цікавасць, а ісці насустроч дзіцячым пажаданням: чытаць ім, набываць для іх кнігі і браць у бібліятэцы.

Бацькі нярэдка, імкнучыся даставіць дзецим розныя забавы, зрабіць іх жыщё магчымы больш радасным, забываюцца на тое, што самае даступнае, самае прыемнае і, безумоўна, самае карыснае з усіх забаў для дзіцяці — гэта калі яму ўслых чытаюць цікавыя кнігі. Радасць ад гэтага задавальнення ўзмацняецца тым, што ў сям'і ствараецца атмасфера большай блізкасці, згуртаванасці, дружбы, цеплыні. Мне здаецца, нішто не збліжае так бацькоў і дзяцей, не садзейнічае ўзнікненню агульных духоўных інтарэсаў, як сумеснае чытанне. Неаднаразова прыходзілася назіраць, як узбагачаўся змест размоў у сям'і, гутарак паміж бацькамі і дзецимі ў выніку сумесных чытанняў услых.

Я часта ўспамінаю сям'ю, у якой увайшло ў звычку, стала традыцыяй чытаць услых дзецим школьнага ўзросту ў суботнія і нядзельныя вечары. Бацькі хадзілі часам у кіно, тэатры і ў госці, але яны знаходзілі для гэтага другі час, а суботнія і нядзельныя вечары праводзілі з дзецимі. У сям'і гэта былі вечары адпачынку і радасці. Маці, следуючы парадзе бібліятэкара, вельмі ўдала падбірала для чытання казкі і апавяданні. Дзецим асабліва падабалася ўсё смелае і герайчнае. Іх захапляла і радавала перамога праўдзівага і справядлівага, пагібелъ злога, фальшивага, крывадушнага. З асаблівым захапленнем слухалі яны казкі, у якіх паказвалася барацьба паміж багатымі і беднымі, іх радавала перамога слабых і прыгнечаных, перамога дабра над злом.

У гэтай-же сям'і казкі выкарыстоўваліся і ў больш вузкіх, але вельмі важных выхаваўчых мэтах — для прывіцця дзецим санітарна-гігіенічных і культурных навыкаў. Казкі К. Чукоўскага «Мыйдзір» і «Фядорына гора» побач з выдатнымі вершамі В. Маякоўскага «Што такое добра і что такое дрэн-

на» і А. Барто «Дзяўчынка чумазая» служылі ў гэтай сям'і добрым і моцным сродкам выхавання звычкі да чыстаты і любві, да парадку. Словы В. Маякоўскага: «Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо», — дзеци ведалі напамяць і, вымаўляючы іх, лёгка пераконваліся ў тым, што трэба захоўваць чыстату, перад ежай заўсёды мыць руکі. А слова з «Мыйдадзіра» так і клікалі дзяцей да ўмывальніка. Воклік «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!» у гэтай сям'і помнілі ўсе дзеци.

Не знікаеца значэнне чытання ўслых і з дзецьмі старэйшага ўзросту. Ведаў я сям'ю, у якой бацька чытаў сваім сынам і дочкам урыўкі з аповесці Н. Остроўскага «Як гарставалася сталь». Чыталі аповесць на працягу трох вечароў. У першы вечар чыталі аб цяжкай працы Паўла Карчагіна ў дзяцінстве, у другі вечар — аб геральчай працы Паўла Карчагіна разам з іншымі комсамольцамі на будаўніцтве чыгуначнай веткі, а ў трэці — аб тым, як Павел Карчагін, перамагаючы пакутлівую хваробу, працеваў над стварэннем кнігі. Гэта былі вельмі цікавыя сямейныя вечары. І не дзіўна, што старэйшы сын у гэтай сям'і гаварыў потым: «Калі мне прыходзіцца вырашаць пытанне, што павінен рабіць, я ў думках пытаю сябе: «А што-б рабіць у даным выпадку Павел Карчагін?»

У дзяцей, падлеткаў і юнакоў звычайна бываюць любімая літаратурная герой, з якіх яны імкнуцца браць прыклад. Іменна з кніг дзеци і падлеткі чэрпаюць у значнай ступені свае ідэалы, даведваюцца аб нашым жыцці і яго героях.

Вельмі добра, калі дзеци сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту чытаюць ўслых сваім бацькамі або пераказваюць ім змест прачытанных кніг. Гэта развівае і ўзбагачае іх мову, слоўнікавы запас. Вельмі важна пры гэтым, каб бацькі ўважліва і з цікавасцю слухалі як іх чытанне, так і расказы дзяцей аб прачытанных кнігах. У чытальнікаў і расказчыкаў гэта павышае настрой, выклікае і развівае жаданне чытаць і расказваць больш і часцей. Добра таксама бацькам самім прачытаць кнігу, якую іх дзеци ўзялі ў бібліятэцы для самастойнага чытання. Пасля гэтага непазбежна ўзнікае гутарка, высвятляеца, ці правільна зразумелі дзеци змест кнігі, думкі, якія выказвае аўтар. Вельмі важна ў сям'і карыстацца і такім прыёмам, які нярэдка і з поспехам ужываюць спрэтыканавыя настаўнікі. Жадаючы зацікавіць дзяцей якіх-небудзь карыснай кнігай, яны пачынаюць чытаць гэту кнігу ўслых, чытаюць да найбольш цікавага месца і спыняюць. Зацікаўленыя дзеци, жадаючы даведацца, што-ж было далей, самі дачытваюць пачатую кнігу.

І ў школе і ў бібліятэці бацькі могуць атрымліваць рэкамендацыйныя спісы літаратуры для дзяцей і падлеткаў. Вельмі важна кантроліваць, што іменна чытаюць самастойна нашы дзеци, улічваць іх узрост.

Абавязак бацькоў — усяляк заахвочваць чытанне дзецьмі добрых кніг. Заахвочваць чытанне — гэта значыць праяўляць павагу і ўвагу да дзіцяці, якое чытае, не адрываяць яго ад кнігі без істотнай неабходнасці для выканання якіх-небудзь нетэрміно-

вых работ, падтрымліваць у пакоі цішыню, каб не перашкаджаць чытанню, праяўляць цікавасць да зместу прачытанных дзецьмі кніг. Было-б добра ў сям'і ўстанавіць традыцыі: у дні нараджэння дзяцей, паспяховага заканчэння імі школьніх заняткаў дарыць ім кнігі. Няхай у дзяцей ствараеца настрой, што кніга — гэта лепшы падарунак, што з'яўленне на іх паліцы або этажэрцы новай кнігі — гэта свята. Хочацца напомніць выдатныя слова М. Горкага: «Калі ў мяне на руках новая кніга, я адчуваю, што ў маё жыццё ўвайшло нешта новае, гаваркое, цудоўнае». Хіба нельга стварыць такі настрой у дзяцей, у сям'і і ў школе? Якое гэта мела-б велізарнае выхаваўчае значэнне! У якую магутную зброю комуністычнага выхавання і ў якую багацейшую кропніцу ведаў, узбагачэння розуму і пачуццяў ператварылася-б кніга для ўсёй масы новых, растучых людзей, будучых будаўнікоў комунізма! З самых ранніх год у дзяцей павінны выхоўвацца і беражлівия адносіны да кнігі. Няхай дзеци ведаюць, што на кожную кнігу затрачваецца шмат працы. Кніга — гэта калектыўная праца, і кожную кнігу чытаюць многія, яна заўсёды служыць вялікай колькасці людзей і патрабуе соцыялістычных адносін да сябе як да грамадской уласнасці.

Адзін з рускіх пісьменнікаў, ацэньваючы адносіны чытача да кнігі, указваў на троі стадіі развіцця культурынага ўзроўню чытача. Ён гаварыў, што адны кнігу толькі чытаюць, пры выпадку бяруць яе ў кагонебудзь, але самі не набываюць, другія кнігу чытаюць і купляюць, лічаць яе рэччу, на якую не шкада грошай. Трэція чытаюць, купляюць і пераплятаюць кнігу, захоўваюць яе, як дарагую, любімую рэч.

У сям'і павінны быць пэўныя правілы абыходжання з кнігамі. Напрыклад, першым браць кнігу для чытання, вымыць рукі. Ніколі на кнізе не пісаць, не маляваць. Не класці ў кнігу аловак, пяро або што-небудзь цвёрдае, цяжкае. Пасля таго, як кніга прачытаана, заўсёды класці яе на пэўнае месца. Захаванне гэтых правіл будзе выхоўваць звычку культурынага абыходжання з кнігай. Агульныя-ж адносіны да кнігі, як да кропніцы ведаў, як да «падручніка жыцця», як да вернага і надзейнага спадарожніка ва ўсім нашым жыцці, сістэматычныя чытанні ўслых, гутаркі аб прачытанных кнігах, безумоўна, характарызуюць культурны ўзровень сям'і.

Бадай, самы прыгожы сямейны малюнак — гэта калі засталом сядзяць бацькі і дзеци, якія чытаюць кнігу. Гэта перадавая, культурная совецкая сям'я.

Дарагія бацькі! Вы, вядома, больш за ўсё жадаеце, каб дзеци паважалі вас, каб яны ўсё жыццё з удзячнасцю ўспаміналі пра вас. Паверце, што адзін з надзейных шляхоў да гэтага наступнага: выхоўвайце ў дзяцей любоў да кнігі, чытайце ім ўслых, а калі яны самі навучацца чытаць, слухайце іх чытанне. іх расказы аб прачытанных кнігах, дарыце ім кнігі, выхоўвайце ў іх усведамленне, што кніга — лепшы прыяцель, дарадчык і выхавацель чалавека.

Пераклад з рускай мовы



У чытальнай залі дзіцячай бібліятэкі імя Н. Остроўскага ў Мінску.

Фото П. Пікіціна.

Дзецям—яслі і сады

«Гарадскому аддзелу аховы здароўя ад Крук Кацярыны Паўлаўны, якая пра- жывае ў гор. Мінску (Трактарны завод, Будзілава, дом 39).

Прашу прыняць майго трохгадовага сына ў дзіцячыя яслі на Трактарным заводе. Я і мой муж абодва працуем: муж на Трактарным заводе, я — у арцелі «Трактарыст». Жывем на прыватнай кватэры. Дзіця зусім няма з кім пакідаць.

З лютага 1956 года».

Не адна Кацярына Паўлаўна звяртаецца з такой просьбай у гарадскі аддзел аховы здароўя. У Мінску многія маці не могуць уладзіць сваіх малышоў у дзіцячым сады і яслі.

Дзіцячыя ўстановы ў сталіцы Беларусі не ў стане абыслыць усіх жадаючых. Такі-ж малюнак наглядаеца ў Віцебску, Магілёве, Гомелі, Гродна і іншых гарадах рэспублікі.

У 556 дзіцячых садах і 366 ясліах, якія працуе на Беларусі, выхоўваеца 48 тысяч дзяцей. Хоць колькасць дзіцячых установ ўзрасцяла, усё-ж не можа задаволіць расступчых патрэб. Як правіла, усе сады і яслі перагружаны.

Чым-жа гэта тлумачыца? Тым, што многія кіраўнікі прадпрыемстваў і міністэрстваў як след не клапоцяцца аб будаўніцтве дзіцячых установ.

У мінульым годзе не адкрылася 15 запланаваных садоў і 17 яслі.

Совет Міністраў БССР абавязаў кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў, дзе працуе звыш 500 жанчын, будаўваць дзіцячыя ўстановы з разліку 12 месц у ясліах і 15 у дзіцячых садах на сто працуемых жанчын.

Калі-б дырэктары буйнейших прадпрыемстваў рэспублікі (мінскіх трактарнага, аўтамабільнага, мотавелазавода, абытковых фабрык імя Кагановіча і імя Тальмана, віцебскіх фабрык «КІМ», «Сцяг індустрыялізацыі» і абытковай, магілёўскіх шаўковай і швейнай фабрык, Гродзенскай абытковай, гомельскага камбіната «Спартак» і інш.) выканалі гэтую пастанову, то не адчувалася-б такіх пляжкасцей з уладжжаннем дзяцей у яслі і сады.

А што мы бачым зараз? На трактарным заводе не ханае пяці дзіцячых садоў і пяці яслі. На аўтазаводе патрэбныя яшчэ чатыры будынкі для яслі і шэсць для садоў. Работніцы аўтазавода вымушаны

залішне доўга чакаць выпадку, каб можна было аддаць сваіх дзяцей у яслі або дзіцячы сад.

На віцебскай фабрыцы «КІМ» павінна быць дзесяць дзіцячых садоў, а ёсць усяго трох. Дрэна клапоцяцца аб жанчынах-маці і на фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі», на Аришанскім ільнокамбінаце.

У сістэме Міністэрства сувязі паштальёнамі, тэлефуністкамі, тэлеграфісткамі працуе 14 тысяч жанчын, сярод якіх шмат маладых маці, а міністэрства мае некалькі садзікаў усяго на 325 месц!

Ужо мінула палова тода, а план будаўніцтва дзіцячых установ ўжо выконваеца нездадавальняча.

Сёлета ў Мінску павінна адкрыцца 8 новых яслі і 13 садоў. Калі тэмпы будаўніцтва не палепшацца, то ні адна з гэтых установ не будзе закончана. Мінскі завод жалезабетонных вырабаў будзе яслі па Харкаўскай вуліцы. У строй яны павінны ўвайсці ў жніўні, але будынак падведзены толькі пад дах. Мінскі мясакамбінат з адпушчаных на пабудову яслі і дзіцячага сада сродкаў за два гады асвоіў толькі палову.

Асабліва вялікая патрэба ў ясліах сярод будаўнікоў. Тым часам будтрэст № 29 на падставе распараджэння міністра будпрамысловасці тав. Жыжала выключыў з праекта яслі ў будынку інтэрната па Лагойскаму тракту як... «архітэктурны лішак, не прадугледжаны тыповымі праектамі і інтэрната».

Справядліва наракаюць на сваіх кіраўнікоў і работнікі соўгасаў. За апошнюю пяцігодку дзіцячыя яслі адкрыліся толькі ў трох соўгасах. Усё яшчэ няма дзіцячых яслі ў соўгасах імя Леніна і «Зарэчча» Смалявіцкага раёна, «Чырвоная зорка» Клецкага раёна, «Чырвоны бераг» Жлобінскага раёна, «Полымя» Сенненскага раёна. Ва многіх соўгасах дзіцячыя яслі знаходзяцца ў непрыстасаваных для



Новы дзіцячы сад Мінскага галантарэйнага камбіната імя Фрунзе.

гэтага памяшканнях. Сёлета будаўніцтва дзіцячых садоў запланавана ў дзесяці соўгасах, але пачата пакуль у трох.

Вельмі часта дзіцячыя ўстановы здаюцца ў эксплуатацію з вялікім недаробкамі. Узяць, к прыкладу, дзіцячыя сады №№ 11, 13 і 25 горада Мінска. Тут нясправная канализація, дахі працякаюць, абвальваеца тынкоўка, на другі паверх не паступае па водаправоду вада.

Дзіцячая мэбля для садоў і яслі рабіцца груба, каштуете дорага. Чамусьці ў нас не наладзілі планавага вырабу якаснай дзіцячай мэблі, добрых цацак. Не ханае наглядных педагогічных дапаможнікаў, дзіцячай пасуды.

Выхаванне дашкольнікаў — справа вялікай дзяржаўнай важнасці. Дзіцячыя сады і яслі даюць жанчынам-маці магчымасць нармальна працаўваць на прадпрыемствах, ва ўстановах, соўгасах. Нажаль, па віне нядбайніх кіраўнікоў часам кваліфікаваныя работніцы-маці вымушаны кідаць работу. Дзяржава траціць мільёны рублёў на падрыхтоў-

ку новых кадраў. Прадпрыемствы нясуць непрадбачаныя выдаткі.

Комуністычная партыя і Совецкі ўрад не шкадуюць сродкаў для паляпшэння матэрыяльнага добрабыту працоўных. Дзеци — наша будучыня. Совецкія дзеци павінны расці моцнымі і здоровымі. Для іх выхавання трэба стварыць усе ўмовы. Грамадскасць рэспублікі не можа дзейнічы з адставанием будаўніцтва дзіцячых установ.

Вялікая роля ў гэтай спраўе належыць нашым профсаюзам. Яны ў першую чаргу абавязаныя клапаціцца аб пармальнай работе дзіцячых яслі і садоў. Нажаль, многія рэспубліканскія профсаюзы і Беларускі совет профсаюзаў не праяўляюць належнай патрабавальнасці да кіраўнікоў прадпрыемстваў і міністэрстваў, якія зрывают планы будаўніцтва дзіцячых установ.

Трэба стварыць усе ўмовы, каб жанчынам-маці маглі працуць на працаўцаў і добра выхоўваць сваіх дзяцей.

Н. СЯРГЕЕВА

ЗА БЕЛАСНЕЖНАЮ шторай акна, у яркіх зіхатлівых пра-меннях сонца — шумлівы Мінск. Паўз парк па Маскоўскім шасэ бягуць шпаркі «пабеды», трамлейбусы, ідуць грузавікі з асаджанымі да канца кузавамі. Насупраць акна рабочыя ўзводзяць новы дом. Чуваць, як рыпіць кран, як муляр стукае аб цагліну кельмай. А тут, па гэтым бок акна, урачыстая цішыня — як у навуковай лабараторыі. Часам нават забываеш, што ты на заводзе. І ўсё-ж гэта так.

Намеснік начальніка зборачнага цэха Альбіна Канстанцінаўна Лазарава грунтоўна расказвае пра работу цэха, пра перспектывы завода ў шостай пяцігодцы. Час-ад-часу яна крадком пазірае на маленькі наручны гадзіннік: у Альбіны Канстанцінаўны сёння даклад на комсамольскім сходзе, і яна вельмі занята. Я ў душы спачуваю ёй, але добра ведаю, што гэтая руплівая жанчына яшчэ больш будзе занята заўтра, і паслязаўтра, і праз тыдзень, таму не стараюся заўважаць яе позіркаў на гадзіннік. Больш таго, адважваюся праціць, каб паказала канвеер зборкі, бо яшчэ ніколі ў жыцці я не бачыў, як робяць гадзіннікі. У майм уяўленні гэта вельмі простая справа: гатовыя часткі звінцую — і атрымліваю, пакупнік, наручны гадзіннік!

Альбіна Канстанцінаўна вядзе мяне ў цэх. Не ведаю, пра што яна думае. Можа пра тое, што ў яе столькі работы ў цэху, ёсьць грамадскія даручэнні, а тут яшчэ карэспандэнт, якому трэба тлумачыць, як збіраюцца гадзіннікі; а можа і нічога не думае, толькі ў жанчыны задуменны твар.

Мы ідзем удоўж канвеера. Гэта высокі, добра адпаліраваны стол, пасярод якога праз пэўныя пра-межкі часу рухаецца стужка з роўных квадрацікаў з паглыбленнемі для гадзіннікаў. Над столом — лімпы дзённага святла. Работніцы-дзяўчата бяруць пінцэтамі ледзь прыкметныя дэталі і ўстаўляюць у корпус гадзінніка.

Альбіна Канстанцінаўна кожную аперацию называе тэхнічным тэрмінам. На маіх вачах, праходзячы праз дваццаць рук, аснова абрастает дэталямі, і вось ужо гадзіннік цікае. Шчыра кажучы, толькі гэта мне і зразумела: не было гадзінніка — і вось ён ёсьць. Усё адрозу ахапіць немагчыма.

Навокал — нязвычайная для завода цішыня. Слепіць чыстата, мора сонечнага святла змякаеца белымі шторамі... У гэтих абставінах здаецца, што дзяўчата працуяць марудна, што іх праца не патрабуе ні ўмення, ні ведаў, ні спрыту. І дзіўна, чаму амаль усе дзяўчата маюць сярэднюю адукцыю і, перш чым сесці на гэтае крэсла, доўга вучыліся.

Мяне непакоіць адна думка — пра што пісаць? Каб гэта быў машынабудаўнічы завод, можна было бы расказваць пра сілу і спрыт рабочых. А тут... Альбіна Канстанцінаўна тым часам знаёміць з брыгадірам Ганнай Агнеўскай.

— Гэта лепшы брыгадір лепшай брыгады, — гаворыць яна і пытае ў Ганны: — Колькі зрабілі?



Зборка гадзіннікаў на Мінскім гадзіннікамзаводзе. Зборщицы-комсамолкі Рэгіна Тарайкоўская (уперадзе) і Валя Філіповіч працуяць дакладна і хутка.

— Шосты дзесятак канчаем.

— Гэта мала ці мно-га? — пытаюся.

— Зважаючы на тое, колькі гадзіннікаў вернецца на пераробку. А наогул добра, — усміхаецца Ганна Агнеўская.

У канцы канвеера сядзіць дзяўчына ў беласнежным халаце і ўважліва разглядае маленькі наручны гадзіннік «Мінск». Гэта кантралёр Любаша Мельчанка. «Цяпер, — думаю, — зразумела: кантралёр бракуе гадзіннікі.

Але колькі яна забракава-

ла?» Усё новыя здагадкі ставіць незнаёмая мне вытворчасць.

Альбіна Канстанцінаўна вядзе далей. Абапал вузлага калідора — абытая дзвёры. Таблічкі папярэджваюць, што ўваход туды сурова забаронены. Але мой гід не зважае. За дзвярыма аказваюцца цэнтры ўпраўлення. На адной з іх — надпіс «КВС», адгадка на маё пытанне. Гэта кантрольна-вырабавальная станцыя — адзін з важнейшых цэхаў завода. Тут за сталом сядзяць дзяўчата з журналамі. Перад кожнай сейф з мноствам гадзіннікаў у розных палажэннях. Ад кантралёра гадзіннік трапляе сюды. Тут і вырашаецца яго лёс: пойдзе ён у магазін ці будзе вернуты на дапрацоўку. Паказані гадзінніка правяраюць у розных яго палажэннях пры тэмпературы плюс пятнаццаць градусаў па Цэльсію. Сутачны адхіленні не могуць перавышаць плюс або мінус мінuty. Задача работніц станцыі — дэталёва праверыць адхіленні гадзінніка і даць сваё заключэнне. Для гэтага патрэбна ўважлівасць, дакладнасць у запісах. Зазываешся на некалькі секунд — і гадзіннік ідзе ў брак, хоць і сабраны беззаганна. Дакладнасць-жа залежыць ад того, як устаноўлены часткі. Незаўажаная, напрыклад, простым вокам памылка ва ўстаноўцы валаска прыводзіць да таго, што гадзіннік або спяшае, або адстае.

У адным з пакояў сабралася пасля работы група дзяўчат з брыгады Ганны Агнеўскай. Тут былі і Ліда Цэрлюкевіч, і Зоя Рося, і Ірына Богапрымцева, і Рэгіна Тарайкоўская, і Ліда Асташкевіч. У цэху яны здаваліся роднымі сёстрамі — так прыпадабняла іх вонратка. Але цяпер, калі яны скінулі халаты і касынкі, было відаць, што гэта розныя людзі. Прыпадабнялі іх толькі малады ўзрост (усе дзяўчата нядаўна закончылі па дзевяць — дзесяць класаў) і нейкая спакойная, уласцівая толькі работніцам гадзіннікам вытворчасці, грацыя рухаў.

На заводзе працуяць амаль выключна жанчыны, і гадзіннікі робяць жаночыя. Дзяўчата жартуюць, што мужчыну тут цяжка заўважыць нават праз дзесяцікратную лупу.

Многія з дзяўчат брыгады Агнеўскай лічаць сябе тут старажыламі, хоць сам завод працуе толькі сем месяцаў. Яны спачатку будавалі карпусы свайго завода, а потым паехалі вучыцца ў Пензу. Вярнуўшыся ў Мінск, дапамагалі прыводзіць памяшканне завода да ладу і толькі пасля гэтага селі за канвеер.

Нам становіцца зразумела, чаму дзяўчата з гонарамі гавораць: «Наш завод».

Іх праца вельмі складаная, патрабуе багата ведаў, вонкі і своеасаблівага пачуцця — аўтаматызаціі навыку.

Ліда Асташкевіч працуе на вібрацыі. У специяльнае паглыбленне за-кладае маятнік, які прыводзіцца ў рух валаском. Машына падхоплівае ваганні маятніка і ператварае іх у светавы сігнал. На чорным дыску, які хутка круціцца, успыхваюць іскры. Па частаце гэтых успыхшак трэба дакладна ўстанавіць: належнай даўжыні валасок ці не. Для пабочнага чалавека гэта здаецца немагчымым. Але Ліда — спрэтыкаваная работніца. Яе вока па успышцы на дыску беспамылкова вызначае правильнасць устаноўкі маятніка.

Раней са словамі «змазчык» мы звязвалі ўяўленне аб мурзатым чалавеку ў запэцканай во-пратцы з бляшанай лейкой, з якой краплямі сцякае на зямлю густое бурае масла. Калі мне паказалі невысокую чарнявую дзяўчыну і сказаі, што яна змазчыца, я прыняў гэта за жарт. Але Зоя Рося сапраўды аказалася змазчай. Праўда, пасля дзесяцігодкі яна амаль год вучылася гэтай прафесіі.

Зоя — вораг бруду. Яна можа змазваць толькі бездакорна чистыя часткі. На канвеерным стале — дзве пуфачкі з маслам: адно ангрэнажнае, якім змазваюць рубінавыя камені, другое хадавое. Зоя змазвае маслам камені і хадавую частку. Для змазкі каменяў патрэбна кропелька масла, якая набіраецца на вострыя іголкі. Ледзь-ледзь меншая або большая колькасць масла змяняе ход гадзінніка, робіць яго вялым, і тады чарговая работніца хвалюеца, а гэта садзейнічае браку. Значыць, патрэбна не большая і не меншая крапля. Але хіба вызначыш яе на вока? Вось тут і прыходзіць на выручку той аўтаматызаваны навык, які ніколі не падводзіць работніцу. Як фокуснік з завязанымі вачыма трапляе з пісталета ў цэль, кі-

руючыся толькі навыкам, так і Зоя Рося толькі прыдапамозе аднаго навыку дакладна «адважвае» кропелькі масла.

Гэты навык уласцівы кожнай работніцы. Ён патрабуе ўважлівасці і спакойнага выканання работы.

Ганна Агнеўская расказвае:

— Ужо зранку можна прадбачыць, як у нас пойдзе работа. Калі мы ўсёй брыгадай падымаємся на верх у зборачны цех, дык ужо можна сказаць: паспяхова закончыцца сёння дзень ці не. Калі дзяўчата нечым узрушаны, гучна гавораць, спрачаюцца — так і ведай, што шмат гадзіннікаў вернецца на папраўку. Узрушаны чалавек траціць контроль над сваімі навыкамі. У нас быў такі выпадак. Пачалася змена. Усе дзяўчата селі на свае месцы і адразу ж узяліся за працу. Толькі Мар'я Забаўская ніяк не магла прымасціца. Пытаць за работай, у чым справа, не варта. Канвеер падаў першую дэталь. Прыёмшчыца аперацыі ад Забаўской адразу ж убачыла, што Мар'я сваю аперацию выканала недакладна. Пралупсціць далей — можа быць брак, сказаць Мар'і — можна

больш расхваляваць. Ад Мар'і пачалі паступаць недакладна сабраныя часткі. Канвеер захваляваўся. Мар'я спрабавала працеваць лепш, але да канца змены так і не магла сканцэнтравацца. У той дзень мноства гадзіннікаў вярнулася на пераробку. Пасля работы мы выявілі, што ў Мар'і здарылася бяда — яна згубіла сумачку з грашымі і дакументамі. Вось як адбіваецца на нашай працы настрой дзяўчат.

Такіх працеваціх, дасцільных дзяўчат, як Агнеўская, тут многа. Гэта іх рукамі сёлета мяркуеца выпускі 200 тысяч жаночых гадзіннікаў розных форм. Мінскі гадзіннік — самы мініятурны. У пакупніц ён карыстаецца заслужаным поспехам. Пройдзе пяць год, і ў строй увойдуць яшчэ пяць цэхаў. Тады завод будзе выпускаць у год да двух мільёнаў прыгожых, зручных і вельмі дакладных гадзіннікаў. Бо калі ўжо зараз маладыя работніцы так добра асвоілі вытворчасць, дык якімі майстрамі яны стануть праз пяць год!

І калі вы будзеце купляць гадзіннік «Мінск», успомніце, што яго рабілі златыя рукі беларускіх дзяўчат.



Кантралёр-комсамолка Люба Мельчанка.
Фото П. Нікіціна.

Аляксей ПЫСІН

БУДЗІЛЬНІК

Ты сама гадзіннік завяла,
Не праспаць каб лішняга і трошкі.
Пад акном бярозка, як мятла,
Хоць бяры ды размятай дарожкі.

Не гараци, не свецяцца агні,
Нібы ўсё заснула, дагарэла.
Цікае гадзіннік ў цішыні,
Сіні змрок стрыгуць нажніцы стрэлак.

Напярэймы сну твайму і снам —
Звонкі плач будзільніка жывога.
Толькі хай міне цябе трывога,
Ля калыскі я пабуду сам.

Хутка і будзільнік зазвініць,
Гул і звон рассыпаўшы ў пакоі.
Ды цябе яму не разбудзіць,
Бо прыдумаў штосьці я такое.

Ты даруй, што крышку перавёй
У напрамку іншым стрэлку тую.
Хай звініць, калі ўнясу я дроў,
Калі чай шумлівы прыгатую.



Рін'єра на 20 мінут

Марыё ПІНЦАУЦІ

КАРЛО нядоўга правучыўся ў школе, ён ледзь дацягнуў да пятага класа, таму што павінен быў ісці працаць.

У яго абмежаваны запас слоў, і яму цяжка бывае, асабліва, калі ён павінен гаварыць кампліменты. І ўсё-ж пазайчора, стоячы на лесвіцы плошчы Іспаніі і гледзячы ў вочы Ванне, ён здзіўленым ціхім голасам, амаль шэптом, сказаў ёй:

— Ты ведаеш, я ніколі не бачыў такіх вачэй. У іх дзіўны колер: я хацеў-бы зразумець, які іменна, але я не паспяваю ўгледзеца, як колер змяняецца. Блакітны, зялёны, шэры...—І, усміхаючыся, дадаў:

— Мне нават здаецца, што я стаю з рознымі дзяўчатарамі.

І Ванна, ушчыпнуўшы яго за руку, сказала:

— Яшчэ добра, што ўсе гэтыя дзяўчата не рэйнуюць цябе адна к другой, а то дрэнна-б табе прышлося.

У сваёй маленъкай майстэрні з іголкай у руцэ Ванна ўспамінае цяпер гэтыя слоўы, і яе губы расплываюцца ва ўсмешцы. Добры хлопец Карло. Усмешка Ванны выражае глыбокую пяшчоту. Яна сапраўды кахае Карло, няхай ён нават неадукаваны, дрэнна гаворыць і без дайлікатных манер. Калі-б ім пажаніцца!..

Ванна бярэ белую нітку, удзяе яе ў іголку і гледзіць на сукенку, якая ляжыць на стале. Яна амаль гатова: яшчэ дзве, дзве з палавінай гадзіны работы і можна будзе надзець яе на манекен. Але ўжо і зараз можна сказаць, што сукенка цудоўная. Цудоўная? — Так! — вырашае Ванна і пяшчотна праводзіць рукой па тканіне, як быццам песьцячы яе, і, здаецца, што тканіна ў сваю чаргу песьціць яе руку.

Навела

Ванна ўздыхае, удзяе нітку і зноў бярэцца за шыццё. Праз хвіліну яна спыняеца і яшчэ раз гледзіць на сукенку. «Вядома,—гаворыць яна сама себе,— калі-б я была ў стане купіць такую сукенку, было-б лёгка выйсці замуж. Вельмі лёгка і хутка, зусім як у кіно. Я насяла-б сукенку з вуalem, з доўгім вуalem у дзесяць метраў, які неслі-б двое слуг». Ванна ўсміхаецца. «Так, але калі-б я была той дзяўчынай, якая купіць сукенку, я, магчыма, не пайшла-б замуж за Карло, ён мне перастаў-бы падабацца... Усмешка знікае. Ванна сціскае губы і злуеца сама на сябе. «Я не павінна гаворыць так. Я кахаю Карло і буду кахаць заўсёды, нават калі была-б амерыканскай мільярдэршай». І яна ведае, што гэта так.

Яна хутка шые. Калі фантазіруеш, час ляціць хутка. Ужо позна, восем гадзін. Калі Ванна не кончиць да паловы адзінаццатай, яна спозніцца на апошні аўтобус. Праўда, гаспадыня пакінула ёй тысячу лір на таксі, сказаўшы: «Ты заслужыла іх, бядачка, таму што будзеш працаць да позняга».

Але-ж калі ёй удасца абыйтіся без таксі, то на гэтыя тысячу лір Ванна зможа купіць сабе пару панчох і магчыма яшчэ пачку сігарэт для Карло. Маленькі падарунак. «Я ніколі не раблю яму падарункаў,—думае яна,—ніколі, а мы-ж ужо шэсьць месяцаў, як жаніх і навеста...» Яе рукі зноў датыкаюцца да цудоўнай тканіны. «А ўсё-ж такі добра было-б мець такую сукенку...» Яна ведае цану: поўмільёна. «А я ніколі не трацила-б больш дзесяці тысяч лір». І то, сукенка ў дзесяць тысяч — гэта цэляя па-

Малюнкі Ю. Пучынскага

дзея, якую трэба ўпісаць у каляндар, як канец вайны або як ураджайны год. Часцей за ўсё яе сукенка каштуе тысячу пяцьсот, дзве тысячы лір, а часам нават менш, калі маме ўдаецца купіць астатаць матэрый на рынку ў Кампо дэй Ф'ёры.

«Табе ўсё да твару,—гаворыць мама,— у цябе такі прыгожы тварык!..

Насценны гадзіннік б'е дзевяць ударай. «Я спазняюся, спазняюся»,—Ванна нахіляеца над матэрый, іголка мільгае ў складках, бяжыць уперад, як маторная лодка ў бушуючым моры, пакідаючы за сабой белы след ніткі.

Ванна спяшаецца, як на скорасных гонках. «Спяшайся, спяшайся, а чаго ты даб'ешся? — Дваццаць пяць тысяч лір у месяц... Дваццаць — маме, потым празны білет у аўтобус. У тваю сумку кожны дзень кладуць булку з сырам, а сталом табе служыць лесвіца на Плошчы Іспаніі.

Ванна коле сабе палец іголкай, злёгку ўскрыкае, кладзе палец у рот і смокча. Гэта ўсё з-за спешкі. Каб яе гэтую кліентку... Не магла пачакаць да затрэшняга вечара. Ды як-бы не так! «Роўна ў дзевяць! Калі да дзевяці не атрымаю сукенку, плаціць не буду!» — перакрыўляе Ванна кліентку, у якой рэзкі пранозлівы голас. Потым смеяцца: якая яна смешная, гэтая кліентка. Аднак і прыгожая, всёмі прыгожая: высокая, тонкая з доўгімі рукамі, такімі белымі і празрыстымі, што, здаецца, праз іх ўсё наскрозь відно.

«Але і я таксама стала-б прыгожай, калі-б надзела такую сукенку»,—думае Ванна.

Яна заплюшчвае вочы і бачыць сябе

на шырокай прамой вуліцы. Мужчыны ў фраках бегаюць вакол і падносяць ёй вялікія букеты кветак. Потым з'яўляецца Карло: «Божа мой, Ванна, гэта ты? Я не пазнаю цябе...» Ён гучна смяеца.

Іголка падае з рук. А, вось яна, падсталом. Удар гадзінніка: палова дзесятага. «Я не паспею, я не паспею і вымушана буду ўзяць таксі, і тады бывайце панчохі і пачка сігарэт для Карло». Вось і слязінка з'явілася зноў, але яе спыняе раптоўная думка: «А добра было-б пра-



ехаца на таксі, я ніколі яшчэ не ездзіла».

Ванна заплющвае вочы. Так, яна возьме таксі. Няхай трошкі, хаяць-б той час, калі яна едзе ў таксі, яна пажыве інакш — у свеце, дзе не існуе булак з сырам, якія ядуць на лесвіцы Плошчы Іспаніі, і дзе дваццаць пяць тысяч лір хопіць, каб паабедаць у модным рэстаране.

Яна расплющвае вочы. Супраць яе вялікае люстра. Але ёсьць нешта такое, што псуе мару Ванны: гэта яе ўласнае аблічча. У люстры відаць латка на руку. Ванна ўздымае галаву, яшчэ раз глядзіць у люстра і ёй прыходзіць думка: «Як толькі скончу, выйду на вуліцу ў гэтай сукенцы. Невялікі круг у таксі па цэнтру: літаральна некалькі соценъ метраў. Гэта будзе каштаваць не больш пяцісот лір. Назад дадому, пасля того, як павешу на месца сукенку, дабяруся пехатою; з задавальненнем прайдуся, успамінаючы па дарозе цудоўныя хвіліны, у якія адчувала сябе сін'ёрай».

* * *

«Калі ласка, сін'ёра, гэта П'яца дэль Палола. Як бачыце, я падпрадкоўваюся...» Ванна выглядае з акенца.

«Чароўна,—гаворыць яна,—вельмі прыгожая».

Шафёр прымае яе за чужаземку, за багатую турыстку.

«Вы хочаце што-небудзь выпіць, сін'ёра? Вы маецце рацыю, зараз халаднавата... Паглядзіце на той рэстаран у глыбіні плошчы. Бачыце? — Гэта «Канава». Вельмі прыгожы рэстаран. Я пачакаю.

Вось тут...» Ванна на адну хвілінку задумваецца.

«Добра, вып'ю кофе. За стойкай гэта будзе каштаваць усяго пяцьдзесят лір. Па крайній меры там будуць элегантныя людзі, мужчыны, якія будуць любавацца «яе» сукенкай».

Высокі і худы афіцыянт у белым пінжаку адчыняе дзвёры і ўсміхаецца неўразнай усмешкай. «Сюды, сін'ёра».

Ванна адказвае ўсмешкай. Яна глядзіць у напрамку бара. Афіцыянт спыняеца: «Сюды, сін'ёра».

Цёплая хвала ўздымаеца ў гару, зацілае твар Ванны. Яна ідзе за афіцыянтам. Вось і зала з канапамі і крэсламі, якія абшыты чырвоным аксамітам. «Меню, сін'ёра?»

«Я хацела-б кавы». «Адзін кубак кавы?» Ванна апускае позірк уніз, на падлогу, але не можа спыніць прыліву крыві да твару.

Зала апусцела: пазяхаючы, выходзіць дзяўчынка дванаццаці—трэнаццаці гадоў: «Купіце букецік фіялак, сін'ёра. Усяго дзвесце лір, сін'ёра».

«Не трэба, дзякую».

«Сін'ёра, калі ласка, я так мала працала сёння. Ну што для вас дзвесце лір! Зноў кроў прылівае да твару. А дзяўчынка яшчэ тут, вочы яе глядзяць на Ванну сумна і разам з тым неяк неўзичайна. «Можа гэта шпіёнка і запытаете, чаму я так чырванею». Ванна адмыкае сумачку, шукае: вось дзвесце лір, якія дала ёй мама. «На той выпадак, калі табе будзе дрэнна і захочаш выпіць чаго-небудзь... Вядома, будзе лепш, калі ты іх не патраціш». І яна ніколі іх не траціць. Гэтыя дзвесце лір ляжаць у яе ў сумачцы ўжо месяц. «Няхай благаславіць вас бог, сін'ёра». Дзяўчынка бярэ гроши і выходзіць.

Уваходзіць афіцыянт. «Ідзі прэч. Хто ўпусціў цябе? Выбачайце, сін'ёра».

Позірк Ванны падае на насценны гадзіннік: поўнач. А таксі чакае. «Дайце ражунак, калі ласка». Яна бярэ кубак і падносіць яго да рота. «Сін'ёра п'е каву без цукру?» Ванна адчувае горыч у роце і ў той-ж час зноў чырванеет.

«Так, без цукру... Калі ласка, ражунак». «Адну хвілінку...» Афіцыянт выходзіць. Стрэлка гадзінніка прасоўваецца наперад, бягучы хвіліны. «Дзе-ж ён?» «Трыста лір, сін'ёра». Ён бярэ тысячу лір, зноў выходзіць. «Зараз я прынясусь вам рэшту».

Позірк Ванны прыкасаны да стрэлкі.

«Вось чатырыста, пяцьсот лір...»

Яна адчувае на сабе позірк афіцыянта, сціскае вусны, але і на гэты раз не можа стрымаць прыліў крыві. Яна пакідае сто лір на стале.

Бягом перабягае вуліцу. Шафёр адчыняе перад ёй дзверцы і садзіца на месца.

«Што-небудзь здарылася, сін'ёра? Можа быць які-небудзь хуліган...»

Ванна затрымлівае дыханне, праводзіць рукой па ілбу, адкідае назад вальсы. «Мне хочацца пеша дайсці да гасцініцы. Вечар такі добры і...»

«Як хочаце, сін'ёра. Тысяча лір...»

Нябачная рука бярэ Ванну за горла. «Але-ж мы праехалі усяго толькі некалькі соценъ метраў...»

Усмешка знікае з вуснаў шафёра. Голос становіцца грубым. «Але я-ж поўгадзіны чакаў вас тут. Рукі Ванны нервова капаюцца ў сумцы, але нічога не могуць знайсці. Позірк шафёра стано-

віцца ўсё больш суворым. Ванне хочацца павярнуцца і пабегчы. «У мяне толькі шэсцьсот лір...» «Нічога, сін'ёра. Я правяду вас да гасцініцы і вы заплаціце астатнія...»

«Але ў мяне наогул толькі шэсцьсот лір».

Шафёр амаль вырывае з рук Ванны асігнацыі па сто лір. «Добра, няма чаго сказаць... і зрабіць такую штуку са мной, бедняком! А яшчэ сін'ёра...» Скрозь зубы чуэцца лаянка. Шафёр ускоквае ў машыну і ад'яджае прэч.

Ванна бяжыць да сваёй майстэрні. «Чаго спяшаешся, прыгажуня!» — крычыць ёй услед нейкі тып. Цяпер сукенка ўжо здаецца Ванне цеснай, ёй хочацца хутчэй скінуць яе, надзеяцца на манекен і зноў адзеца ў свае рэчы. Яна ўжо падыходзіць да майстэрні. Адкрывае сумачку, але не знаходзіць ключа. Дзе-ж ён? Божа мой, яна, выходзячы, зачыніла дзвёры! Яна пацягнула дзвёры да сябе, але ключ там, унутры, на стале, і яна не зможа ўвайсці. Ванна апускаеца на прыступку і плача, але скроў слёзы яна ясна бачыць фінал: яе зволяць і можа нават абвінаваця ў пакражы. А як яна вернеца дадому? Яе ўсхліпі пераходзяць амаль у роспачны лямант. Начны холад абліпльвае ёй скурі і пранізае ўсё цела.

«Ванна, Ванна, што ты робіш?» Гэта Карло прыехаў на веласіпедзе. Ён бярае яе за руки, заглядае ў твар. «Дзе ты была? і гэтая сукенка...»

Ванна хапае яго за плечы. «Я ўзяла яе,—гаворыць яна,—а цяпер у мяне няма ключа, я пакінула яго ў пакоі. Карло, Карло!..»

Карло глядзіць на яе шырока расплюшчанымі вачымі.

«У мяне няма ключа, мяне зволяць...» Карло ўсё яшчэ не разумее, а пасля ўсміхаецца. «Пакінь, я зусім нічога не разумею, што з табой здарылася. Але калі ты хочаш ўвайсці, гэта вельмі лёгка зрабіць. Бачыш, акно на першым паверсе адчынена». Ванна аглюнулася.

«Стань мне на плечы. Так будзе лягчэй. Толькі хутчэй. Дома хвалююцца. Мяне паслалі па цябе...»

Праз некаторы час Ванна ўжо ў сваёй сукенцы. Яна вяртаецца дадому, але не на таксі, як думала, а побач з Карло на яго веласіпедзе.

Пераклад з італьянскай мовы
Е. БЛІНОВАЙ



27 ЖНІУНЯ 1956
года спаўніяцца
стагоддзе з дня
нараджэння украінскага
пісьменніка, вучонага і
грамадскага дзеяча Івана
Якаўлевіча Франко. Па
рашэнню Сусветнага Сове-
та Міру гэтая знаміналь-
ная дата шырока адзнача-
ецца ва ўсім свеце ў ліку
вялікіх культурных гада-
він. Прагрэсіўнае чала-
вецтва аддае даніну глы-
бокай павагі барацьбіту
за вышэйшыя грамадскія
ідэалы — за мір, свободу
і шчасце народаў, за сва-
боду і шчасце кожнага
чалавека-працаўніка.

Жыццё і дзейнасць
Івана Франко працякалі ў
цяжкіх і складаных умо-
вах Галіцыі другой пало-
вы XIX — пачатку XX
стагоддзя. Гэтая частка
гвалтоўна адабранай
спрадвеку украінскай зям-
лі стагнала пад каланіяль-
ным прыгнётам Аўстра-
Венгерскай імперыі, пад
цяжарам соцыяльнага
і нацыянальнага прыгнё-
ту. Сын селяніна-каваля,
ускормлены цвёрдым муз-
ыцкім хлебам, Іван
Франко ўжо з юнацкіх
год свядома становіща на
шлях рэволюцыйнай ба-
рацьбы супраць несправ-
ядлівага грамадскага ла-
ду. «Галоўны ўпор рабіў
заўсёды, — пісаў сам
Франко, — на заваёвы
агульначалавечых правоў, бо ве-
даў, што народ, здабываючы сабе
агульначалавечыя права, tym са-
мым здабывае і нацыянальныя
правы».

Гэтыя грамадска-палітычныя
погляды Франко — рэволюцыйна-
га дэмакрата — фармаваліся пад
вельмі моцным уплывам вызвален-
чага руху працоўных Pacii і За-
ходній Еўропы, пад уплывам пра-
грэсіўнай грамадской думкі таго
часу. Ён глыбока і арганічна за-
своіў ідэйную спадчыну рускіх і
украінскіх рэволюцыйных дэмак-
ратоў, быў адным з першых
украінскіх грамадскіх дзеячоў,
якія прымалі актыўны ўдзел у со-
цыялістычным і рабочым руху Га-
ліцыі, якія вывучалі і прапагандавалі
працы Маркса і Энгельса. Бу-
дучы пад няспынным наглядам
паліцыі, ён падвяргаўся неаднаразовы় арыштам і тро разы — у
1877, 1880 і 1889 гадах — ся-
дзеў у турме. Але ні праследаванні,
ні арышты, ні турмы не зламалі рэволюцыйнага духу і
волі Франко да барацьбы. Пазней
ён наладжвае сувязь з большевіц-



ІВАН ФРАНКО

кім друкам, вывучаючы, у пры-
ватнасці, камплекты ленінскай га-
зеты «Іскра». Іван Франко ад-
усяго сэрца вітаў народную рус-
скую рэвалюцию 1905 года.

Літаратурна-эстэтычныя погля-
ды Франко вынікалі з яго грамад-
ска-палітычных і філософскіх по-
глідаў. Як і Чэрнышэўскі, Дабра-
любаў, Шэўчэнка і іншыя рускія і
украінскія рэволюцыйныя дэмак-
раты, Франко змагаўся за рэалізм і
народнасць літаратуры, лі-
чачы, што асноўная задача і мэта
літаратуры — служыць народу,
яго інтэрэсам і імкненнем.

Іменна працоўны народ, яго
жыццё і барацьба заўсёды былі ў
цэнтры ўвагі Івана Франко. Бес-
смяротная яго заслуга заключаецца
у тым, што ён намаляваў у
сваіх творах яркі і магутны вобраз
народа — сапраўднага стваральні-
ка гісторыі, стваральніка матэры-
яльных і духоўных каштоўнасцей,
носьбіта прагрэсу. Тэма народа
з'яўляецца галоўнай у зборніку
вершаў Франко «Вяршыні і нізінны» (З «Вяршынь і нізін» —
1887 г.) Гэты зборнік належыць
да ліку самых выдатных дасягнен-

няў украінскай дакаст-
рычніцкай паэзіі. Вер-
шам-прапагандам «Гімн»
Франко ўвёў ва украін-
скую паэзію вялікае сло-
ва «рэволюцыянер», апей-
сілу рэволюцыйнага духу
народаў.

У Франко ёсць выдат-
ны верш «Каменеломы»
({«Каменярі»}). Каменело-
мы — гэта вялікая армія
барацьбітоў за светлуую
будучыню народа, яго
лепшыя сыны, згуртаваныя
адзінай вялікай ідэяй
свабоды, якія прарабіваюць
новыя шляхі жыцця.
Франко бачыў сваё месца
у радах слаўнай арміі ба-
рацьбітоў-каменеломаў і
па праву заняў яго. У
свядомасці украінскага і
іншых народаў вобраз Вя-
лікага Каменелома (Вя-
лікага Каменяра) і вобраз
Франко сталі непадзель-
нымі.

Іншыя зборнікі паэ-
тычных твораў Франко —
«Завяўшае лісце» ({«Зів'я-
ле лістя»}), «Мой Ізма-
рагд» ({«Мій Ізмарагд»}),
«У дні журбы» ({«Із днів
журбы»}) вызначаюцца
ідэйнай глыбінёй, розна-
стайнасцю і багаццем мас-
тацкіх образаў. Фран-
ко — аўтар раду паэм
філасофскага, філософ-
ска-гістарычнага, гісто-
рыка-бытавога і саты-
рычнага характару. Жам-
чужынамі яго паэтычнага таленту
з'яўляюцца паэмы «Майсей» і
«Іван Вішэнскі».

Дзевяць аповесцей і звыш ста
навел і апавяданняў — вось якай
спадчына Франко-празаіка. Гэта
цэлая эпоха ў гісторыі развіцця
украінскай рэалістычнай прозы.
Жывучы адным жыццём з працоў-
ным народам, Франко глыбока ад-
люстраваў у сваёй творчасці сут-
насць грамадскіх працэсаў у пе-
рыйд бурнага развіцця капиталіз-
ма. Франко першы не толькі ва ук-
раінскай, але і ў сусветнай літара-
туры стварыў поўнакроўныя воб-
разы рабочых як прадстаўнікоў
узыходзячага класа, якія выступі-
на бой супраць капиталістычнага
прыгнёту і эксплуатацыі. Вялікі
цыкл празаічных твораў Франко з
жыцця рабочых — зборнік апавяд-
анняў «Барыслаў», аповесці «Ба-
рыслаў смяеца» і «Воа constri-
ctor» — гэта палатно вялікай аба-
гульняючай сілы, гэта цэлая гісто-
рыя развіцця капиталізма ў Галі-
цыі 70—80 гг. мінулага стагод-
дзя. З велізарнай мастацкай ідэй-

най сілай пісьменнік ускрый немінуче пры капіталізме разарэнне сяла, намаляваў страшэнныя карціны нечалавечага жыцця нованароджанага класа — пролетарыяту. Створаныя пісьменнікам на падставе жыццёвага матэрыялу вобразы капіталістычных драпежнікаў выраслі ў злавесны сімвал капіталізма. Пісьменнік праўдзіва адлюстраваў першыя крокі рабочага вызваленчага руху, яшчэ слабага і малаарганізаванага, але ў перспектыве немінуча пераможнага.

У шматлікіх творах з сялянска-га жыцця Франко развіў традыцыі крытычнага рэалізма рускай і украінскай літаратуры. Жыццё вёскі ён паказаў у непарыўнай сувязі з жыццём горада, падкрэсліваючи ўплыў прагрэсіўнай ідэалогіі рабочых на ідэалогію сялянства.

Франко не пакінуў у баку і жыццё інтэлігенцыі, якая тады ў пераважнай большасці была далёкай ад народа. Ён кляйміў яе ўгодніцтва перад уладамі, чынашанаванне, прадажнасць. Адначасова пісьменнік ствараў станоўчыя вобразы інтэлігентаў, якія аддаюць свае сілы і талент служэнню народа.

Рысамі сапраўднага наватарства адзначана дзеянасць Франко-сатырыка. У сваіх сатырычных апавяданнях і вершах ён выступаў супраць аўстра-венгерскіх каланізатораў, польскай шляхты, украінскіх буржуазных нацыяналістаў. Загаловак аднаго з сатырычных апавяданняў Франко «Свінская канстытуцыя» стаў крылатым выразам для харектарыстыкі ўсёй Аўстра-Венгерскай канстытуцыйнай манархіі.

Франко стварыў выдатны ўзор украінскай гісторычнай прозы. У яго аповесці «Захар Беркут», якая прысвечана геральдичнай барацьбе нашых продкаў супраць мангола-татарскага нашэсця, ідэя еднання рускай зямлі і рускага народа знайшла высокамастацкае ўласблленне.

Вялікае значэнне для развіцця украінскага тэатра мае драматургічная дзеянасць Франко. Драма «Украдзенае шчасце» належыць да лепшых твораў не толькі Франко, але і ўсёй украінскай драматычнай драматургіі. Іван Франко заўсёды быў актыўным абаронцам права жанчын на свабоднае духоўнае развіццё, на асабістую шчасце. Адзін з цэнтральных вобразаў п'есы — Ганна — стаіць у галерэі самых прывабных жаночых вобразаў нашай класічнай літаратуры.

Вялікая заслуга Франко, як і Шэўчэнкі, заключаецца ў тым, што яны стаялі на чале украінскага літаратурнага працэсу, сва-

й творчай практикай развівалі украінскую літаратурную мову, вывелі украінскую літаратуру і украінскую мову на сусветную арэну.

Шмат зрабіў Франко і для навукі. Ён пакінуў вялікую колькасць навуковых прац амаль ва ўсіх галінах грамадскіх навук. Ён быў выдатным фалькларыстам, глубокім тэарэтыкам літаратуры, добрым знаўцам гісторыі і літаратур народаў свету, гісторыкам, эканамістам. За свае работы ён быў удостоены вучонай ступені доктара філософіі і доктара рускай славеснасці, быў членам этнографічных навуковых таварыстваў Аўстрыі, Чэхіі.

У другой палове XIX і ў пачатку XX стагоддзя Франко быў сапраўдным цэнтрам, вакол якога групаваліся прагрэсіўныя украінскія пісьменнікі. Ён па-бацькоўску выхоўваў талент Лесі Украінкі, Васіля Стэфаніка, Марка Чарэмшыны, Леся Мартовіча і многіх іншых.

Іван Франко быў сапраўдным тытанам працы. Поўны збор яго твораў заняў-бы сто, калі не больш капитальных тамоў. Гісторыя сусветнай культуры ведае вельмі нямнога дзеячоў, якія пакінулі такую вялікую спадчыну.

Шматгранная дзеянасць Франко — рэволюцыйнага дэмакрата, пісьменніка, грамадскага дзеяча,

вучонага, мысліцеля, мела выключную мэтанакіраванасць. Ён усю яе паставіў на службу інтарэсам працоўнага народа, усё жыццё выступаў супраць усіх і ўсялякіх форм прыгнечання. Франко нястомна змагаўся за ўз'яднанне украінскага народа. Ён быў палыменным прыхільнікам брацкага еднання рускага, украінскага, беларускага і ўсіх свабодалюбівых славянскіх народаў. Паслядоўны інтэрнацыяналіст, ён аддаваў свае сілы справе кансалідацыі прагрэсіўных сіл народаў у барацьбе супраць эксплуататараў, за свабоду, роўнасць, брацтва.

Іван Франко не дажыў да Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі, калі пачалася эпоха новага жыцця. Ён памёр у 1916 годзе. Але свабодныя народы вялікага Савецкага Саюза не забываюць генія украінскага народа, які аддаў сваё гераічнае жыццё барацьбе за светлу будучыню. Яго творы выдаюцца мільённымі тыражамі на дзесятках моў. Створаны музеі Франко на Украіне і за акіянам, у Канадзе. Іменем Франко названы Львоўскі ўніверсітэт, заводы і школы, калгасы і тэатры. Вобраз Вялікага Каменяра паўстает зараз перад намі ва ўсёй сваёй сіле і харастве.

Л. МАХНАВЕЦ,

кандыдат філалагічных навук.

Іван ФРАНКО

ЖУРАЎЛІ

Клінам жураўлі ляціць
У паднябесі дзесяці,
Сталі радасна кричаць,
Пачалі наўкол скакаць,
Заспявалі дзеци:

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Ім даведацца карціць,
Бач, глядзяць са страхам:
Клін закружыцца ў пуці,
Ці наперад паляціць
Тым-жа верным шляхам?

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Паляцелі нацянькі
Жураўлі удалеч,
А малая хлапчукі
Доўга-доўга, з-пад руکі
Услед ім паглядалі.

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

«Бач, няпраўду нам каліс
Бабкі гаварылі!
Бо ад песні жураўлі
Не спусціліся к зямлі,
Шляху не змянілі!»

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Праўда, дзеци, не ўсё так,
Як бабуля кажа,
Гэта казка — першы знак,
Першы вопыт ваш, аднак,
Праўду ён пакажа.

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Выдумана шмат прыкмет
Цёмным чалавекам.
Заямняюць яны свет
І шляхі да ясных мэт
Блытаюць спрадвеку.

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Дзецям з цемры ланцугоў
К праўдзе не прабіцца!
Горш за гэтых жураўлёў
Будзеце з-за марных слоў
Увесь свой век кружыцца.

Курлы, курлы, жураўлі,
Ваша маці на зямлі!

Пераклад з украінскай мовы
Міколы Аўрамчыка



Дзяўчына ў снэ

Яўген ВАСІЛЕНКА

Апавяданне

НІХТО не думаў, што паштальён Ілья Цыбін гэтак забавіцца ў трэцій брыгадзе. Адсюль, з цэнтральнай сядзібы соўгаса «Гвардзейскі», да трэцій брыгады было два наццаць кілометраў, і Ілья звычайна вяртаўся на пошту сама болей у дзве гадзіны. А зараз пайшла ўжо чацвёртая гадзіна, а яго і чуткі не было. Між тым трэба было везці пошту ў другую брыгаду. Акрамя звычайнай карэспандэнцыі, сёння меліся туды дзве тэлеграмы, і адна з іх тэрміновая — трактарысту Леаніду Анікіну.

Адсунуўшы ад сябе лічыльнікі, начальнік паштовага аддзялення Шылыкоўскі злосна сказаў:

— Аднак, дзе-ж гэта ён бадзяеца, ёлкі-палкі! Відаць, для яго зусім перастала існаваць такое паняцце, як працоўная дысцыпліна. От закачу яму вымову, тады будзе ведаць, колькі каштую фунт ліха!

Ніхто з супрацоўніц нічога не адказаў Шылыкоўскуму. Адна толькі прыёмшчыца Тамара Славікава, бляявая дзяўчына з яснымі шэра-блакітнымі вачымі і пухленькімі шчочкамі, ціха прамовіла:

— Можа, з ім у дарозе што здарылася. Конь-жа ў яго стары, ледзь ногі цягае. Не конь, а адно непараразуменне.

— А хоць і стары, дык што? Дагэтуль можна было і пеша дацягціся, ёлкі-палкі!

Пачакалі яшчэ хвілін пятнаццаць. Тамара выйшла на вуліцу, паглядзела ў той бок, адкуль павінен быў прыехаць Ілья Цыбін. Вуліца была пустая, нічога падобнага на фурманку не было відно.

Дзень быў марозны. Мяла лёгкая замець. Па небе плылі кучараўвія аблокі; яны здаваліся пеннымі хвалямі на неабсяжным сцюдзёным моры.

Пацепваючыся ад холаду, Тамара вярнулася ў кантору.

— Ну?.. — сустрэў яе пытаннем Шылыкоўскі. У яго голосе было столькі надзеі, што Тамара не адважылася сказаць яму «няма».

— Давайце я занясу, — нечакана прамовіла яна і сама спалохалася гэтых сваіх слоў.

— Пеша? Гэтага яшчэ не хапала!

— Тут-же недалёка, адных толькі сем кілометраў, — хутка стала гаварыць Тамара, пераконваючы галоўным чынам самую сябе. — Эта зусім недалёка, я летам хадзіла туды.

— То-ж летам. А цяпер зіма, ёлкі-палкі. І на вечар вунь ужо бярэцца.

— Пакуль сцямнее, я дабягу. Я дарогу добра ведаю. А начаваць застануся там. Мне не будзе страшна, не.

Начальнік строга паглядзеў на Тамару, памаўчай крыху, потым няўпэўнена сказаў:

— Можа, той лайдак яшчэ вернеца. Пачакаем.

Тамара стала запаўняць рээстр, штохвіліны пазіраючы на гадзіннік. А палове пятай яна сказала:

— Ну, я пайду. У сумку ўсё паклалі? Давайце тэлеграмы, я іх пакладу асона.

Шылыкоўскі чамусьці ўздыхнуў. Але ні пярэчыць ёй, ні адгаварваць яе не стаў.

— То вазьміце з сабою хоць Чыжыка. Усё-ж весялей будзе.

Пачуўшы сваю мянушку, высокі брылясты сабака, помесь сетэра з дварнягам, які сядзеў каля грубкі, заляпаў хвастом па падлозе і павярнуў галаву ў бок Шылыкоўскага. Потым, нібы зразумеўшы, пра што ідзе гаворка, перавёў позірк на Тамару.

Некта з супрацоўніц пошты ледзь не сілаю прымусіць Тамару скінуць шарсцянью хустку і надзець вушанку. Прыбіральшчыца Наталля Анісімаўна сцягнула з яе паліто і апра-

нула ў свой кажух. Цяпер, у кажуху і валёнках, з шапкаю-ушанкаю на галаве, Тамара стала падобна на хлапчука-падлетка.

— Пайшлі, Чыжык, — весела сказала Тамара. — У другую брыгаду, ведаеш? Эта зусім блізка. Мы з табою ў момант дойдзем. Эта зусім, зусім блізенька.

Яна перакінула цераз пляча рамень вялікай і даволі-такі цяжкай сумкі, адчыніла дзвёры. Чыжык праціснуўся першым і, апынуўшыся на волі, для парадку брахнуў разы са два.

Шылыкоўскі выйшаў праводзіць яе. Вецер за гэтыя поўгадзіны стаў мацнейшы. Замець паднялася вышэй, снег белай каламуццю круціўся ўздоўж вуліцы. Шылыкоўскі паглядзеў на неба, нахмурыўся.

— Не падабаюцца мне гэтыя аблокі... А мо' перадумаете?

— Пошта не мае права спазняцца, вы самі вучылі нас гэтamu. Да пабачэння, Сцяпан Васільевіч! — ужо на хаду крыкнула Тамара.

Чыжык трухаў наперадзе. Ён падкурчыў хвост, апусціў галаву і цяпер не здаваўся ўжо такім высокім і дужым, як раней.

— Смялей, Чыжык-прыжык, — сказала Тамара. Але як і тады, яна гэтымі словамі падбадзёрвала галоўным чынам самую сябе.

Сумка ўвесы час намервалася ссунуцца са спіны на бок, і ледзь не штохвіліны прыходзілася папраўляць яе, каб яна не замінала ісці. Пакуль быў пасёлак, ісці было даволі лёгка. Вецер не паспей яшчэ намесці значных сумётаў, яны толькі дзе-ні-дзе перагараджалі дарогу спічастымі пагорачкамі, цераз якія зусім не цяжка было пераступіць. Але як толькі скончылася вуліца і перад вачымі распасцёрся бязмежны сцюдзёны стэп, Тамара адразу пашкадавала, што наважылася рушыць у такую дарогу. Тут, у стэпе, вецер быў значна мацнейшы, і здавалася, што ён мацнее з кожнай хвілінай.

Тамара прыпынілася і паглядзела назад. Домікі пасёлка былі ўжо амаль не бачны, — іх схавала ад вачэй суцэльная снежная заслона.

— Удзень было дваццаць два градусы, — падумала Тамара. — А зараз, мусіць, і ўсіх трыццаць набярэцца.

Між тым, вецер і сапраўды мацнеў. Замець паднімалася ўсё вышэй, яна пагражала ператварыцца ў завею. Усё часцей пачалі трапляцца на дарозе сумёты, і ногі правальваліся ўжо ў іх да шчыкалатаў.

— Абы толькі не буран, — падумала Тамара. — Бо бурану я не вытрымаю. Яго ў стэпе ніхто не вытрымае. А завея не страшная. Яна нават для мяне не страшная.

Стала значна цямней, бо змяркалася хутка. Дарога ўжо толькі ўгадвалася, ісці было ўсё цяжэй. Сумёты раслі і раслі, ператвараючыся ў вялікія гурбы.

— Абы толькі не буран,— зноў падумала Тамара, закідаючы ў каторы раз сумку за спіну.— Бо тэлеграму Анікіну трэба даставіць абавязковая. Напэуна, у ёй што-небудзь дужа важнае. Магчыма, да яго хто-небудзь едзе. Да мяне-ж таксама нядаўна прыезджала мама, паглядзецы, як мы тут жывем на цаліне. Вось, напэуна, і да яго сабралася старая. То трэба будзе яму ехаць заўтра на станцыю сустракаць. Я-ж таксама ездзіла сустракаць маму.

Думкі пра маці, пра славутага трактарыста з другой брыгады Леаніда Анікіна цалкам завалодалі дзяўчынаю, і ёй нават пачало здавацца, што вецер стаў цішэйши, і мароз цяпер не такі ўжо моцны, як раней. І яна не прыкмечала, што ідзе ўсё марудней і марудней і што Чыжык усё часцей неспакойна азіраеца на яе...

Тамара Славікава была даўно і безнадзейна закаханая ў Леаніда Анікіна, першага трактарыста соўгаса «Гвардзейскі». Прыехаў у соўгас ён летам, перад жнівом, і адразу стаў славутасцю. Анікін лёгка апярэдзіў усіх механізатарав, і імя яго пачало з таго моманту грымець ва ўсіх радыёперадачах, друкавацца ва ўсіх газетах, і фатаграфія яго не сыходзіла з дошкі гонару, што стаяла на цэнтральнай сядзібе, якраз на-супраць паштовага аддзялення. Тамара бачыла яго ўсяго толькі два разы. Аднойчы ён завітаў на пошту і папрасіў у яе дзесяць канвертаў. Яна паглядзела на яго і раптам уся зачырванилася. Хутка апусціўшы очы, яна потым не магла ўжо знайсці ў сабе рашучасці паглядзеца на яго яшчэ раз. А Анікін тым часам нетаропка ўзяў свае канверты, асцярожна паклаў іх у кішэню і спакойна пайшоў да выходу. І дзе там было ведаць яму, якую буру ўнёс ён у душу дзяўчыны сваім прыходам!.. Другі раз Тамара ўбачыла Леаніда на новагодній вечарынцы. Трактарыст быў у гэты вечар чамусьці сумны, ён ні з кім не танцеваў, ды і размаўляў мала з кім. Тамары таксама стала сумна, яна гатова была расплакацца.

За ўесь гэты час ёй так і не выпала пазнаёміцца з Анікіным...

Цяпер яна нясе яму тэлеграму. Яна нясе і другім вестачкі — пісьмы, паштоўкі, бандэролі, паведамленні на пасылкі, — так, яна шмат каго ўзрадуе сёння сваім з'яўленнем у другой брыгадзе; аднак самому першаму Тамара ўручыць пасланне яму, Леаніду Анікіну. І няважна, што ў стэпе лютуе непагадзь, што вецер так і стараеца збіць з ног, што сумёты на дарозе ўсё растуць і растуць, — яна ўсё адно пойдзе!.. Вось толькі перадыхне крышачку, трошкі аддыхаеца, і тады зноў пойдзе, зноў будзе прабівацца ўперад.

Апусціўшыся на снег, Тамара адразу адчула, наколькі яна стамілася. Нылі ногі, ламіла паясніцу, звінела ў вушах. А яна-ж, напэуна, яшчэ і поўдорогі не прайшла...



Побач стаяў Чыжык. Ён пацёрся галавою аб яго бок, потым зазірнуў ёй у твар. Яна ўбачыла яго очы зусім блізкай, яны былі трывожныя, неспакойныя.

— Я зараз, Чыжык, я зараз,— прамовіла Тамара.— Вось адпачну кропельку і зноў пайду. Я пайду, ты не думай. Мне абавязковая трэба пайсці, мяне там чакаюць...

Ей успомніліся слова Шылыкоўскага, калі ён сказаў, што яму не падабаюцца гэтая сённяшнія аблокі. Тамары яны таксама тады не спадабаліся — яны былі нейкія злавесныя і зімалі сабою ўсё неба ад гарызонта да гарызонта. Але цяпер іх не відаць, цяпер ужо наогул нічога не відаць, акрамя снегу, які ўсюды — і ўнізе, і наверсе, і перад вачыма, і ззаду, — усюды толькі ён адзін.

Дыхаць было ўсё цяжэй. Густым інеем пакрыліся бровы, на завязаных пад падбародкам вушах шапкі нараслі ледзяшы. А сумка ўсё ссоўвалася і ссоўвалася са спіны, і папраўляць яе неставала ўжо сіл.

— Пачакаем, Чыжык,— папрасіла Тамара.— Давай трошкі перачакаем. Калі-б не гэтая сумка...

Але Чыжык не слухаўся. Вязнучы ў снезе па самы жывот, ён упарты ішоў уперад, і сілы у яго было, відаць, ўсё яшчэ значна больш, чым у Тамары.

...Пругкая хвала бурану наляцела аднекуль збоку, і Тамара так добра і не зразумела, адкуль іменна — справа ці злева. Напор яе быў настолькі моцны і накінулася яна гэтак нечакана, што Тамара нічога не паспела асэнсаваць. Яна толькі адчула, як штосьці падхапіла яе, нібыта нават падняло ад зямлі, але ногі зачапіліся за нешта, і яна з усіе сілы плюхнулася ўсім целам. Вакол ўсё стагнала, кіпела, нешта секла па твары, і нейкі цяжар ўсё мацней давіў на яе.

І Тамара застагнала. Застанала не ад болю,— ад усведамлення безнадзейнасці і безвыходнасці свайго становішча. Яна добра ведала, што такое буран у Акмолінскім стэпе. Гора чалавеку, якога засцігне ён у дарозе! Адзінокаму падарожніку нізвошта не прабіца праз суцэльнную калатушу з ветру, снегу і марозу. Усё вакол яго як штармавое мора, і ён — бездапаможная трэска ў гэтым моры.

Тамару пачаў калаціць азноб. Цяпер не памагалі ўжо ні какух, ні ватовыя штаны, ні шапка-ушанка. Здавалася, што яны перасталі грэць, і холад лёгка пранікае скрэзъ іх.

Невядома было, дзе Чыжык і што з ім. Калі-б ён знаходзіўся побач, ўсё-ж было-б лягчэй. Усё-ж не такая была-б адзінота.

Яна паспрабавала падняцца. Але вецер адразу збіў яе з ног, і яна зноў упала на балючэ плячо. Войкнуўшы, Тамара перавалілася на правы бок, і сцішылася. Не было сэнсу змагацца з гэтай навалаю. Усёроўна яна адолее Тамару — слабую, безбаронную дзяўчыну.

Нечакана Тамара адчула калі свайго твару нешта шурпатае і ўпіла. У той-же момант пачулася лёгкае скавытанне.

— Чыжык, мілы,— шэптам сказала Тамара.— Ты тут... Мілы мой Чыжык!

Чыжык заскуголіў мацней і ткнуўся сваёй мысаю ў самы твар ёй. Тамара прытулілася шчакою да шурпатай заінелай мысы сабакі, абняла яго рукою і заплакала.

— Мілы мой Чыжык!..— зноў і зноў паўтарала яна.— Мілы мой Чыжык!..

Больш у яе не было слоў, але і гэтыя выказвалі ўсё, чым было зараз поўнае яе сэрца.

Між тым Чыжык стаў на ногі, і Тамара адчула, што ён падаеца ўсім тулавам уперад. Яна зразумела, што Чыжык заклікае яе рушыць далей.

Яна сабрала ўсё свае сілы і паспрабавала падняцца на ногі. Гэта ўдалося ёй не адразу. Суставы нібы замерзлі, і сагнуць або разагнуць іх каштавала немалых намаганняў. Калі яна, нарэшце, паднялася, ёй спатрэбілася яшчэ багата часу, каб выпрастацца.

Сілы, здаецца, зусім пакінулі яе. І, напэуна, яна восьвось упадзе, і тады ўжо больш не паднімешца. Адчуваючы гэта, Тамара з нейкім дзёрзкім выклікам ўсё ступала і ступала ў снег...

Але вось снежная заслона нібы прарвалася на нейкі момент і недзе наперадзе мільгануў далёкі агенчык. Ён адразу-ж пагас, але потым мільгануў яшчэ раз, і яшчэ.

— Чыжык,— паклікала Тамара, прыпыняючыся.— Бачыш, Чыжык?

Сабака радасна забрахай. Ён падбег да Тамары, пакруціўся вакол яе, а потым зноў рушыў уперад.

Аддыхаўшыся трохі, Тамара падалася за ім. Але ёй прыходзілася ўжо ледзь не праз кожную хвіліну спыняцца, каб хоць крыху адпачыць. Ногі зусім не хацелі слухацца, яны



падкошваліся на кожным кроку. І, як на тое, агенчык знік і болей не запальваўся.

Калі яна спынялася надоўга, да яе падыходзіў Чыжык і нецярпліва і трывожна штурхай яе ў бок. У зубах у яго па-ранешаму быў рамень сумкі.

Яна амаль не помніла, як дацягнулася да першага вагончыка. У галаве ў яе быў нейкі туман, думкі блыталіся. І ўсё мацней авалодвала ёю пачуццё млосці, яно захліствала яе, засціла разум. У памяці і засталося толькі адно — змаганне з гэтай млосцю, імкненне не паддаца ёй.

Вокны ў вагончыку былі цёмныя, людзі там ужо спалі. Тамара звалілася, не дацягнуўшыся пяці кроکаў да дзвярэй. І, падаючы, чула ў апошнія успышы прытомнасці, як заўзята брахаў пад акном Чыжык.

Ачнунася Тамара ў цёплым светлым пакойчыку, які быў поўны людзей. Яна ляжала на тапчане, і нечая руки асцярожна здымалі з яе шапку, а яшчэ нечая расшпільвалі кажух, а нехта сцягваў валёнкі. Вусаты мужчына падносіў да яе рота конаку духмянага гарачага чаю. Была цішыня, і людзі гаварылі шэптам.

З нашай пошты

„ЗАЛАТЫ КЛЮЧЫК“

XМУРЫМ днём ранній вясны па Цаглянай вуліцы паспешліва крохыла мне насустрач невялікая жанчына ў пярэстай хустачцы. Вечер расхінуў полы яе шэрага паліто, але жанчына спяшалася і не звяртала ўвагі на гэта.

Я ўжо зварочвала ў свой завулак, калі мне гукнулі наўздагон: «Як віценъкавы вочкі?» Гэта была наш участковы ўрач — Мар'я Андрэёна Уляева.

Падзякаваўшы, я адказала, што ўсё добра. У яслі нашу, а кропелькі яшчэ капаем, хоць ён неахвотна прымае гэтую працэдуру. Пасмияўшыся з віцінага харектару, мы разыйшліся.

Мар'я Андрэёна Уляева нашым участковым урачом стала не так даўно. Але за сваю клапатлівасць, за спрэктыванасць і добрыя вынікі лячэння паланіла сэрцы ўсіх матаў — старых і маладых, якія жывуць на двух агромністых участках, што яна абслугоўвае. Не было выпадку, каб Мар'я Андрэёна не з'явілася па выкліку. У любое надвор'е, у любы час спяшаец-

ца яна на дапамогу да сваіх маленькіх пацыентаў.

Мар'я Андрэёна няспынна вучыцца, а вялікі вопыт, уменне наўзіраць і супастаўляць розныя сімптомы даюць ёй магчымасць праўдзівна ставіць дыягназ. Не патрэбна штодня бегаць у кансультацию і рабіць выклік. Не, яна сама з дня ў дзень сочыць за хворым, прызначае самыя дасканалыя прэпараты, дае парады матцы, як лепш даглядаць малога, каб і стан здароўя палепшиць і не траціць залішне сіл і сродкаў. А калі ў хваробе мінула небяспека, Мар'я Андрэёна, агледзеўшы ўважліва дзіця, кажа матцы: «Ну, заўтра я ўжо не прыду. Вось рабіце тое і сёе. А праз тыдзень прыходзьце да мяне на прыём».

Толькі што паступіла звестка, што ў адзін з дамоў увайшоў новонароджаны совецкі грамадзянін, а Мар'я Андрэёна ўжо ідзе з ім пазнаёміцца. Трэба бачыць, якім ласкавым позіркам яна аглядае трапятное ружовае цельца. А потым, размаўляючы з маладою маткаю, дае ёй парады, як выгадаваць малое здаровен'кім.

На прыёмах у кансультациі. Уляевай прыходзіцца сустракацца з самымі рознастайнымі выпадкамі. Аднойчы ўвечары, калі

— Я не стамілася... — слабым голасам прамовіла Тамара. — Я зусім не стамілася, вы не думайце. От зараз разбяру газеты і пісьмы і пайду іх разносіць. Дзе мая сумка, вы не ведаецце? Яна была ў Чыжыка. Чыжык, дзе ты?

На грудзі ёй мякка апусціліся вялікія, яшчэ ў снезе, чыжыкавы лапы, а мыса яго прысунулася да яе твару, і доўгі шорсткі язык два разы лізнуў яе па шчаце.

Нехта цёр ужо ёй ногі, а два хлопцы старанна адхуквалі яе рукі, далікатна трymаючы іх у сваіх загрубелых, пахнучых мазутам руках. У адным з гэтых хлопцаў Тамара раптам пазнала Леаніда Анікіна і пачырванела.

— А вам тэлеграма, таварыш Анікін, — ціха сказала Тамара, спрабуючы ўсміхнуцца. — Тэрмінова. І... і яшчэ некаму.

Анікін нецярпліва пацягнуўся рукою да сумкі, другой рукою па-ранешаму адаграваючы яе руку.

— Дайце сумку, я сама знайду. Я ведаю, дзе яна.

Але Анікін ужо сам паспешліва корпаўся ў сумцы.

— Ляжыце, ляжыце, я сам.

— Яна там з краю, — падказала Тамара. — Во, во, там. Ен знайшоў тэлеграму і хутка разгарнуў яе. Твар у яго быў бледны, вочы свяціліся незатоенай надзей. І Тамара таксама пабляднела, і вочы яе гэтак-жэ засвяціліся, як і ў яго.

Прачытаўшы і шумна, з палёгkай уздыхнуўшы, Анікін заўsmіхаўся, і зноў узяў яе руку ў свае.

Да сумкі пацягнуўся іншыя.

— Дзякую вам, міная дзяўчынка, — шчасліва сказаў Анікін. — Вельмі дзякую. Выдатную вестачку вы мне прынеслі.

— Выдатную? — перапытала Тамара, шчаслівая яго шчасцем. — То і добра, калі выдатную.

— Ведаецце, хто прыезджае да мяне? — Анікін вытрымаў паузу і ўрачыста паведаміў: — Сын!

— А?.. — ціха ўскрыкнула Тамара і заплюшчыла вочы.

— Ен ужо вялікі ў мяне. Яму ажно цэлых шэсць месяцаў споўнілася.

Чыжык раптам ашчацініўся і забурчай.

— Цішэй, Чыжык, — не расплошчваючы вачэй, амаль бязгучна прамовіла Тамара. — Цішэй, мілы мой Чыжык. Я хачу спаць. Мне трэба хутчэй заснуць. Спі і ты, Чыжык.

У вагончыку стала зусім ціха. Анікін і яшчэ другі трактарыст пяшчотна гладзілі тамарыны рукі, трэці ўхутваў ка-жухом яе ногі, а астатнія нячутна разбралі пошту.

Чыжык скруціўся на падлозе ў клубок і таксама сцішыўся.

прыём ужо канчаўся, у залу ўвайшоў мужчына ў замасленай спяцоўцы з хлапчуком гадоў чатырох — пяці на руках. Следам, з камяком адзежы, спяшалася заплаканая маці. Аказаўся, што Лёня, гуляючы, запхнуў у носік фасолю і толькі ўвечары матка выявіла гэта, бо дзіця сапло. Мар'я Андрэёна, не разгубіўшыся, без ахання і ўгаворвання, пасадзіла хлопчыка на крэсла, дала бацьку трымаш яго галоўку мацней і праз імгненне выцягнула пачаўшую набухаць фасоліну. Усе з палёгkа засміяліся, пасыпаліся жарты, і сам Лёня забыўся на свой нядайні страх і боль. Падзякам не было канца.

У вугольчыку яе сумкі заўсёды ляжаць «Залатыя ключыкі», якімі яна адмыкае сардэчкі сваіх пацыентаў. І яны ўжо ведаюць: раз гэтую ірыску дала доктар, значыць ірыска добра лечыць горлачка.

Ад дому да дому ідзе наш участковы ўрач, наша паважаная Мар'я Андрэёна, прыносячы з сабою палёгkу хвораму і надзею для маткі. Агульная гарачая падзяка і пашана з'яўляюцца прызнаннем яе заслуг як урача і як добрага совецкага чалавека.

Н. РЫЖАНКОВА

г. Гродна.



Шмат прыгожых месц на Беларусі. У адным з такіх куткоў на возеры Нарач знаходзіцца дом адпачынку. Работніцы Мінскай друкарні імя Сталіна Галіна Цынкевіч, Галіна Рулькевіч, Роза Каган і Ганна Дзюк добра тут адпачылі.

Фото П. Нікіціна.

Дзякуй за клопаты

РАНА я аўдавела, рана ўзваліў на мяне лёс цяжкія клопаты аб сям'і. На другім годзе вайны фашисты расстралілі мужа за сувязь з партызанамі. Я стала ўдавой. Холадна было на души, бо ведала, які горкі ўдовін хлеб, ды яшчэ ў фашысцкай няволі.

Толькі калі вызвалілі Палессе ад фашыстаў, венялей стала жыць. Старэйшай дачцэ Любэ было ўжо дзесяць год, яе я паслала ў школу, а Валечцы яшчэ чатырох не было. Праз некалькі год і яна пайшла ў школу.

Сама я ў калгасе працавала. У першы час пасля вызвалення жыта жалі сярпамі, бульбу капалі рыдлём. Працы хапала, ды я яе ніколі не баялася.

Пасля была птушніцай на ферме, апошнія шэсць гадоў працавала даяркай. Куды мяне ні пасылаў калгас на работу — ішла, не адмаўлялася.

На маіх вачах расла наша гаспадарка, узімала ся жывёлагадоўля. Я прыняла і выгадавала больш поўсотні цялят. І кожная даярка так.

За работай сціхала маё гора, забывалася ўдоўства. Ды і то сказаць, — не на сваіх-жа сотках капалася, а ў калектыве працавала. Я дапамагала калгасу працай, а ён мяне падтрымліваў.

Дзе-б я змагла без калгаса, без совецкай улады паставіць на ногі дачок! А цяпер Люба ўжо настаўнічае ў Камарыне. Пасля дзесяцігодкі яна паступіла ў інстытут замежных моў, правучылася два з палавінай гады, а пасля перавялася на завочнае аддзяленне. Зараз Люба выкладае англійскую мову і працягвае вучобу.

Валя перайшла ў дзесяты клас. Сама я пяць класаў закончыла, а дочки атрымліваюць вышэйшую адукацыю.

У мінулым годзе я выпрацавала 691 працадзень ды Валя 20. На працадзень мы шмат чаго атрымалі: грашыма па 3 р. 75 к., па 4 кг бульбы, па 2 кг 250 г збожжа, гародніну, яблыкі.

Усё ў мяне ідзе добра: гаспадарка свая, дочки прыкладныя. Ды здароўе маё пагоршала. Урачы прызналі, што трэба ехаць на курорт.

Скажу шчыра, не думала я, што дадуць мне пущёўку: зноў, відаць, сваю долю па-старому мерыла, забылася, што жыву ў совецкі час. Колькі-ж было радасці, калі з Міністэрства аховы здароўя БССР

прыслалі мне пущёўку ў Сочы, у санаторый «Беларусь». Трэба было даплаціць за яе 360 руб. Калгас аплаціў гэтую суму, пущёўку я атрымала зусім бясплатна.

Добра мяне праводзілі калгаснікі.

Прыехала ў Сочы позна ўвечары. Мне ўсё не цярпелася пабачыць мора, ды было цёмна.

Паслялі мяне ў добраі светлай палаце.

Раніцай прачнулася і чую — нешта шуміць, нібы нашы палескія лясы побач. Прыслухалася — не! Іншы шум, быццам нейкі волат цяжка ўздыхае...

Апранулася, пайшла насустроч шуму. Сонца ледзь пазалаціла верхавінкі дрэў. Толькі выйшла за дрэвы — вось яно, мора! Не відаць ні канца яго, ні краю!

Хвалі бягуць, быццам спяшаюцца дагнаць адна адну, б'юцца аб бераг, кідаюць гальку. Шуміць мора...

Добра пад яго мернае дыханне пасядзець, ні аб чым не думаючи, і толькі любавацца бегам хваль. Кожную раніцу па тры гадзіны праседжвала ля мора. Было яно і ласкавым, спакойным, было і грозным...

Парк санатория здзівіў мяне не менш: высокія стройныя кіпарысы стаяць, як свечкі; вялікія пальмы раскінулі сваё веерападобнае лісце. А колькі тут кветак! Ружы, блакітныя гарнізі... Я хадзіла сярод гэтага хараства і думала: «Напэўна, мая маці вось такім уяўляла сабе рай».

Лячыла мяне доктар Эра Васільеўна Калеснікаў. Яна была вельмі ўважлівая да мяне, прызначыла неабходнае лячэнне.

К канцу курса лячэння адчувала сябе значна лепш, у вазе прыбавілася, падужэла.

Пабывала на экспкурсіі ў парку «Дэндрарый», дзе сабраны ўсе трапічныя расліны; была ў музеі Нікалая Остроўскага; хадзіла ў кіно, на выстаўку кветак.

Шмат добрых уражанняў засталося ў маёй памяці пасля паездкі ў Сочы, але самае цёплае — клопаты аба мне, радавой калгасніцы. І я хачу сказаць ад шчырага сэрца — дзякую совецкай уладзе за вялікія клопаты аба людзях.

М. В. КРАУЧАНКА,

даярка калгаса імя Тэльмана Брагінскага раёна
Гомельскай вобласці.

У калгас «Перамога» Рудзенскага раёна прыехалі госці з літоўскага калгаса «Келяс і комунізм». Абедзве арцелі спаборнічаюць паміж сабой. Госці азнаёмліся з жыццём і работай сваіх беларускіх сябрóў. На здымку: сустрака старшынь; злевы — старшыня калгаса «Келяс і комунізм» Вількійскага раёна Літоўскай ССР Генавайце Бундзіна і старшыня калгаса «Перамога» Рудзенскага раёна Тацияна Жыгалка.





За гарой, лясочкам
Сонейка заснула,
Да сябе дзянёчак
Ручкай прыгарнула.

Цёплы вечер. Свеціць
Серабрысты месяц.
Пад ялінай вецер
Нанац лёг у лесе.

Вуду ўскінуў хлопчык,
Як ружко, на плечы.
Караценъкайnochкай
Хораша ля рэчкі!

Сала ўзяў і хлеба
Рыбак невялічкі,
Не забыў, што трэба
Мець з сабой сярнічкі.

Каля рэчкі быстрай
Запаліў ён голле.

Нібы зоркі, іскры
Паляцелі ў поле.

Бульбы спёк і салца
З'еў ён з асалодай.
Многа на рыбалцы
Уцех і прыгодаў.

Як зазяе золак,
Вудачкаю гібкай,
Радасны, вясёлы
Хлопчык ловіць рыбку.

Ловіць ён на мушкі,
Чарвячкі, асоткі,—
Келбы і аркушкі,
Акуні і плоткі.

Б'еца так шчасліва
Маладое сэрца:
Рыбы, як на дзіва,
Поўнае вядзерца.

На плячу ўзяў вуду
І пайшоў дадому.
От-жа будуць рады
Хлопчыку малому!

Мама, пачытай!

Андрэй АЛЕКСАНДРОВІЧ

Мал. В. Ціхановіча.



Сам сабе катлетку смажыў,
І запэцкаўся у сажу.
Каб ніхто не змог сварыцца,
Ён рашыў пайсці памыцца
І з вядзерцам за вадой
У другі пайшоў пакой.

Ку-ку-рэ-ку! Ку-ку-рэ-ку!
Вось і певень тут аднекуль.
Крадучыся, неўзаметку
Падляцеў, хапіў катлетку.
Дзюбаў, дзюбаў — аслабеў,
Толькі збрудзіў, а не з'еў.

Хлопчык зірк,—няма катлеткі,
Аж заплакаў з крыўды гэткай.
— Вось паганы! Вось нашкодзіў,
Кыш, пракляты, ах ты, злодзей.
Певень крыллі распасцёр —
Праз акно — уцёк на двор.

Як даведалася маці,
Пачала сынка ўпікаці:
— Эх, сыночак, мой Андрэй,
Больш з агнём ты не дурэй,
Як захочаш есці — знай,
Сваю мамку пачакай.

Парады вышивальщицам

ДЭКАРАТЫУНАЯ ВЫШЫУКА

Накладное шыцце (аплікацыя) — вельмі старадаўні від вышыўкі. Людзі ўпрыгожвалі сваё адзенне і бытавыя рэчы накладаннем на іх розных кавалачкаў матэрыялу (тканіна, футра, скура), ствараючы цудоўныя па харастру высункі і арнаменты.

Вышыўка аплікацыяй адразу ніваецца ад іншых відаў вышыўкі тым, што тут узор выконваецца не каляровымі ніткамі, а з каляровых кавалачкаў матэрыялу, якія размешчаны на асноўным матэрыяле.

Кавалачкі тканіны, якія складаюць высунак, трэба старанна падбіраць яшчэ да нанясення высунка на матэрыял. Папяроchnыя ніткі кавалачка, якіе накладаецца, павінны абавязкова супадаць з папяроchnымі ніткамі фону, падоўжныя — з падоўжнымі. Матэрыялам для гэтай вышыўкі могуць быць дробныя абразкі тканіны, тоўстага шоўку, аксаміту, сукна, скуры. На бялізну выкарystоўваюць тонкія матэрыялы (батист, шоўк, цюль, маркізет).

Накладное шыцце вельмі рознастайнае па прыёмах і методах вышыўкі. Ужываецца яно для аздаблення сукенак, дываноў, пано, падушак, парт'ер, жаночай бялізны, блузак, накідак.

Разгледзім некаторыя віды гэтага шыцця. Напрыклад, на белы батист нам трэба на класі каляровы высунак. Спачатку высунак пераводзім на каляровы матэрыял. Калі на белы батист хочам накласіць, высунак пераводзім на цюль. Трэба памятаць, што ва ўсіх выпадках высунак трэба пераводзіць на той матэрыял, які ў працэсе апрацоўкі будзе знаходзіцца на правым баку.

Пасля таго, як высунак перавялі, накладаемы матэрыял прымётвае на тым месцы асноўнага матэрыялу, на якім павінен быць узор.

Пасля гэтага высунак абшываецца гладзевым або пяцельным швом, вострымі нажніцамі вырэзваецца па контуру. Абшываючы контуры высунка, пятлю сцяжка робяць на лініі, на якой будзе адрэзан матэрыял. Гэтую тэхніку ўжываюць таксама, калі для фону і для ўзора ўзяты аднародны матэрыял і пасля вышыўкі на фоне атрымліваецца ўзор. Напрыклад, так можна вышыць на крэспатэне, паклаўшы вышыўку на бліскучы бок. Упрыгожанне для сукенкі, касцюма спачатку вышываецца, а потым абразваецца.

Пасам нам трэба накласі

высунак не ўесь адразу, а паслядоўна, па частках. Высунак «Макі» (гл. выкрайку) можна ўжыць для падушкі, газетніцы. Ен якраз і накладаецца не цалкам, а па частках. Такая тэхніка ўжываецца ў тых выпадках, калі высунак шматкаляровы і калі часткі высунка маюць адзін колер, але розныя адценні. Такая вышыўка больш за ўсё падыходзіць для дыванчыкаў, падушак, парт'ер.

Выбірам высунак і падбіраем матэрыял для яго выканання — атлас, аксаміт, сукно, шчыльны шоўк. Калі ў высунку многа аднолькавых дэталей, то для іх можна выразаць трафарэт з кардону і вырэзваць іх па трафарэту.

Калі рэч, якую мы вышываєм, прыдзецца мыць, то для аплікацыі трэба выбраць такія матэрыялы, якія пры мыці не трацяць колеру і не садзяцца.

Матэрыялы, якія накладаюць, могуць быць прышыты рознымі швамі: пяцельным, гладзевым, тамбурным, васьмёркай, сцябельчатым. Спачатку ўсе кавалачкі прышываюць швам «уперад іголку». Потым кожны бок абшываецца гладзевым швом у 1—2 тоны, можна некаторыя абышыць у тон лісцяў светлай і цямнай, некаторыя змяніць. Шыць таксама, як і гладзь, няроўнімі касымі сцяжкамі ў сярэдзіне. Незашытая сярэдзіна лісцяў выглядае таксама вышытай, жылку вышыць сцябельчатым швом цёмназялёнай ніткай. Макі накладаюць на прымятанае ўжо лісце. Верхнія пялесткі (левыя) можна зрабіць больш светлымі, права — больш цёмнімі, а ніжнія зусім цёмнімі. Пялесткі маку вырэзваць не абавязкова асобна. Кожнага адцення пялесткі выразаць разам, а ніткамі іх прашыць. Ніжнія пялесткі — чашачка — вырэзваюць ўсе адразу. Таксама прымётваюць, а потым абшываюць гладзю ў два тоны па пялестку, верхнія пялесткі 1-м — 2-м тонам. Ніжні — 3-м — 4-м тонам, адвароты: спачатку робіцца насціл, потым гладзю абшываецца светлай ніткай. Асяродак кветак запаўняецца вузялкамі, чорнымі і шэрымі ніткамі. Вельмі прыгожа дабавіць бісер белы і чорны, а ніткай прашыць наадварот (белы бісер чорнай ніткай, а чорны — белай). Сама сарцавіна кветкі абышыта ўся зялёнай гладзю. Верхняя частка вышываецца вузялкамі змешанымі ніткамі: жоўтай, чорнай, зялёнай, арахісавай, а потым дадаецца дзе-ні-дзе бісер. Ніжнія пялесткі — пятлі — зялёнай ніткай у 6 нітак. Вышыўку гэтую добра выконваецца шаўковымі ніткамі. Пры апрацоўцы краю дэталей узора можна прымяніць шнур, вузкую тасьму. Вышивальщицы прадастаўляюць шырокая магчымасць самой праявіць сваю творчую вынаходлівасць і ўжыць розныя дэкаратыўныя шви і розныя прыёмы абышыўкі. Але трэба сачыць за тым, каб нічога не парушыла агульны кампазіцыі высунка. Для паскарэння работы часам накладныя ўзоры абводзяць малявічнымі фарбамі.

Але можна і адны толькі чырвоныя, у 3—4 тоны. Лісце — зялёнае, можна аднаго колеру, але абшываецца ніткамі розных колераў. Дробная лісцікі вышываюцца касой гладзю, ад светлага тону з краю да цёмнага ў сярэдзіне.

Сарцавінкі вышываюцца вузялкамі. Спачатку перавядзем на матэрыял лісце і выражам яго па контуру так, каб нітка супадала з фонам (каб не атрымалася папярочная лісце на падоўжным фоне). На лісце пераводзім усе штрыхі і жылкі, добра лісце зрабіць з атласу, аксаміту, але можна з сатыну — адны больш светлыя, другія цёмныя. Прымётвае іх абавязкова ў пяльцах, дробнымі сцяжкамі швом «уперад іголку». Потым кожны бок абшываецца гладзевым швом у 1—2 тоны, можна некаторыя абышыць у тон лісцяў светлай і цямнай, некаторыя змяніць. Шыць таксама, як і гладзь, няроўнімі касымі сцяжкамі ў сярэдзіне. Незашытая сярэдзіна лісцяў выглядае таксама вышытай, жылку вышыць сцябельчатым швом цёмназялёнай ніткай. Макі накладаюць на прымятанае ўжо лісце. Верхнія пялесткі (левыя) можна зрабіць больш светлымі, права — больш цёмнімі, а ніжнія зусім цёмнімі. Пялесткі маку вырэзваць не абавязкова асобна. Кожнага адцення пялесткі выразаць разам, а ніткамі іх прашыць. Ніжнія пялесткі — чашачка — вырэзваюць ўсе адразу. Таксама прымётваюць, а потым абшываюць гладзевым швом у два тоны па пялестку, верхнія пялесткі 1-м — 2-м тонам. Ніжні — 3-м — 4-м тонам, адвароты: спачатку робіцца насціл, потым гладзю абшываецца светлай ніткай. Асяродак кветак запаўняецца вузялкамі, чорнымі і шэрымі ніткамі. Вельмі прыгожа дабавіць бісер белы і чорны, а ніткай прашыць наадварот (белы бісер чорнай ніткай, а чорны — белай). Сама сарцавіна кветкі абышыта ўся зялёнай гладзю. Верхняя частка вышываецца вузялкамі змешанымі ніткамі: жоўтай, чорнай, зялёнай, арахісавай, а потым дадаецца дзе-ні-дзе бісер. Ніжнія пялесткі — пятлі — зялёнай ніткай у 6 нітак. Вышыўку гэтую добра выконваецца шаўковымі ніткамі. Пры апрацоўцы краю дэталей узора можна прымяніць шнур, вузкую тасьму. Вышивальщицы прадастаўляюць шырокая магчымасць самой праявіць сваю творчую вынаходлівасць і ўжыць розныя дэкаратыўныя шви і розныя прыёмы абышыўкі. Але трэба сачыць за тым, каб нічога не парушыла агульны кампазіцыі высунка. Для паскарэння работы часам накладныя ўзоры абводзяць малявічнымі фарбамі.

Гатовая падушка або газетніца ўпрыгожваецца тоўстым шнуром.

Можна зрабіць, каб краі пялесткаў або лісцяў адыхадзілі свабодна ад матэрыялу. Гэта асабліва добра рабіць на сукне, скуры, фетры. Тады некалькімі штрыхамі, — калі кветка, то асяродак замацуем вузялкамі, а краі свабодна будуть адыхадзіць.

Мастацкая аплікацыя выглядае вельмі дэкаратыўна, прыгожа, глядзіцца як поўнасцю вышытая гладзь, хоць работы тут значна менш, чым у гладзі.

ВЫРАЗНАЯ АПЛІКАЦІЯ

Вельмі хутка рабіцца і прыгожа выглядае выразная аплікацыя. Для гэтага бярэм каляровы набіўны матэрыял — сатын, паркал, на якім ярка выдзяляюцца формы кветак: макі, ружы, ліліі, ірысы, браткі; кветкі могуць быць і асобныя і ў букете.

Асцярожна вырэзвае вострымі нажніцамі па контуру кветкі ірыса або ружы. Для фону можна браць шэршу парусіну або цёмную тканіну. Праяўляючы сваю вынаходлівасць, вышивальщица размішчае малюнак па сваёй кампазіцыі або згодна якоганебудзь узора (у залежнасці, вядома, ад прызначэння рэчы). На фон выразаныя кветкі можна наклеіць, толькі ў такім выпадку клеем лепш асцярожна змазаць выразаныя кветкі і праз шматочак прасам прыклечці іх, але можна і прымятаць. Выглядаюць лепш наклееныя. Пялесткі кветак і лісце пачынаем абышываць, прытрымліваючыся расфарбоўкі, у некаторых месцах у 2 тоны, стараючыся шыць як мага няроўнімі сцяжкамі. 1-ы тон ў дзве ніткі, 2-і тон — у 1 нітку. Асяродак кветкі, як відаць на высунку, заўсёды вышивальщица цёмнімі ніткамі, надаючы кветцы глыбіню. У ірысах і ружах трэба рабіць вузялкі жоўтая. Адвароты вышивальщица з насцілам, пад адваротамі падцімніць. Пялесткі, якія заходзяць адзін на другі, спачатку абышыць гладзевым швом (насціл), потым абышыць гладзевым швом, каб былі больш выпуклыя, сцяблы кветак такім прашыць спачатку швом «уперад іголку», потым касой гладзю. Лепш, вядома, абышываць шаўковымі ніткамі, але калі рэч павінна часта мыцца, лепш ніткамі мулінэ. Від гэтай вышыўкі вельмі прости, нескладаны, вышытая рэч выглядае вельмі прыгожа, ствараючы поўнае ўражанне вышыўкі. Можна гэта зрабіць і на машыне. Добра вышивальщица так дываны, падушки, дарожкі, газетніцы.

Е. КРАСІЧКАВА

ПАГАВОРЫМ АБ БЕРАЖЛІВАСЦІ

МЫ часта чуем два звычайныя слова — добрая гаспадыня.

Іх змест мае глыбокі сэнс. Над гэтым падразумываюць вопытную, практичную і беражлівую жанчыну.

Назіраючы за штодзённым жыццём знаёмых сем'яў, мы заўважаем, што ўсе жывуць па-рознаому. Кожны стварае свой быт па-свойму. Аднак пры адноўкавых матэрыяльных магчымасцях адны жывуць добра, другія больш скромна, а трэція ніяк не могуць укладціся ў зарплату.

Многае, вядома, залежыць ад адносін сям'і да жыцця. Там, дзе ўсе разам раяцца, плануюць, зыходзячы з сваіх магчымасцей, справы ідуць значна лепш. Няхай чытачы не наракаюць на ўжыванне тэрміну «плануюць». Чаму-ж і не планаваць? Наша грамадская гаспадарка заўсёды плануеца. Так і сваю асабістую трэба планаваць.

Многія сем'і, вырашыўшы набыць тую ці іншую каштоўную рэч, адкладваюць гроши з некалькіх зарплат і на працягу гэтага часу стараюцца па магчымасці менш расходаваць на дробныя пакупкі або на набыцце рэчаў не першай неабходнасці. Такая мэтанакіраванасць не лішняя, яна садзейнічае набыццю найбольш каштоўных рэчаў.

Сустракаюцца такія сем'і, у якіх пасля атрымання зарплаты бывае густа, а потым пуста. Прыходзіцца пазычаць у таварышаў, абмяжоўваць сябе.

У штодзённых бытавых пытаннях вялікую ролю адыгрываюць спрэктыванасць жанчыны, яе вопыт, уменне весці хатнюю гаспадарку. Ад гаспадыні залежыць вельмі многае ў сямейным добрабыце.

Хатняя гаспадыня В. скардзіцца, што моль сапсавала шарсцяны каверкотавы гарнітур мужа так, што яго апранаць нельга. Як-же магло здарыцца, што жанчына, не занятая работай на вытворчасці, не змагла захаваць адзенне?

Або возьмем іншыя прыклады. Кожнай жанчыне хочацца быць добра апранутай. Але не ўсе ведаюць, што быць добра апранутым — гэта ў першую чаргу сачыць за выглядам адзення, якое носіш. Вазьміце самую добрую сукенку з дарагой тканіны. Калі яе няўмела памыць і неахайна адпраставаць, яна не будзе мець

А. ТРАФІМАВА


ніякага выгляду. Няправільнае мыцце можа прывесці да вялікай пасадкі, а прасаванне пакіне бліскучыя плямы. Пасля гэтага такую сукенку і апрануць больш не захочацца.

Наогул мыцце і прасаванне — не такая простая рэч, як гэта на першы погляд здаецца. Калі пры мыцці бялізны ўжываць многа соды або канцылярскага клею, хлоркі, то гэта прывядзе да заўчастнага зносу бялізны. На набыцце новай бялізны спатрэбяцца і новыя выдаткі.

А ці трэба гаварыць, як важна ўмець памыць гардзіны, цюль, карункі, розныя шаўкі, вырабы з каляровых і набіўных тканін, вышытыя рэчы. Часам па няведанню белую бялізну мыюць разам з каляровай у гарачай вадзе і содзе. Белая зафарбоўваецца, а калярова лініе. Пасля такога мыцця можна пачуць: «Ах, якая была прыгожанка блузачка, ды палінля».

Сярод нашых жанчын і дзяўчат укаранілася звычка купляць на летнія сукенкі толькі шаўковыя тканіны. Гэта зусім не абавязкова. У зарубежных краінах жанчыны летам носяць адзенне з баваўняных тканін.

Наша прымисловасць выпускае ў вялікай колькасці і рознастайных афарбовак паркалі, вольты, штапелі. З густам падабраная афарбоўка і фасон летніяя сукенкі могуць эфектна выглядаць і ўпрыгожваць жанчыну або дзяўчыну не горш за шоўк.



А бываюць і такія гаспадыні...

Апранацца прыгожа, з густам — вялікае мастацтва. Але гэтае мастацтва — справа нажытая. Кожная жанчына, якая гэтым цікавіцца, набывае яго пры дапамозе асабістых назіранняў, парад людзей, якія разбіраюцца ў гэтым, а таксама літаратуры.

Першым выбраць матэрыял на сукенку, неабходна ведаць, што каму да твару, якія тканины ў шыцці прыгожыя, а якія выглядаюць вельмі ўжко праста. Пры гэтым неабходна ўлічваць узрост, колер валасоў, камплекцыю, мяркуемы фасон.

Часам дзяўчына або жанчына купляе ту ю ці іншую рэч не таму, што яна ёй вельмі спадабалася або вельмі неабходна, а праста так, таму што ёсьць гроши. Гэта няправільна. Рэч, якую набываеш, павінна быць жаданай, неабходнай, тады яна прыносіць задавальненне. Адзенне, пашытае добра, па строга прадуманаму фасону, заўсёды даўжэй і з большым задавальненнем носіцца.

Многія жанчыны перарабляюць і пераліцоўваюць паношанае адзенне. І гэта нядрэнна, асабліва, калі яны шыюць самі. «У мяне, — гаварыць маці траіх дзяцей, — нічога з адзення старэйших не траціца дарэмна. З паношаных шарсцяных штаноў мужа я пашыла асенняе паліто трохгадоваму сыну, а з пінжака — пяцігадовай дачушцы». Так робяць многія маці.

У двары нашага дома кожны дзень зімой можна было бачыць дзяўчынак-блізнят гадоў трох-чатырох. Іх простиры бардовыя байковыя пальцечкі і капюшоны з шэраю абшыўкай выглядалі прыгажэйшымі за дарагія футры, у якія былі апрануты іх аднагодкі.

Часта нашы маці з-за вялікай любvi да дзяцей вельмі рана спяшаюцца купіць ім касцюмчыкі, сукеначкі або паліто з дарагіх тканін. Ці патрэбна гэта? Не. Трэба заўсёды мець на ўзвaze, што дзеці вельмі хутка вырастаюць з адзення, не паспываючы яго скарыстаць.

Часам можна назіраць, што, прыйшоўшы са школы, дзяўчынкі ўвесь дзень застаюцца ў форменных сукенках. У іх яны абедаюць, робяць урокі, гуляюць. Гэтага дапускаць не трэба. Заўсёды ў доме знайдуцца паношаныя сукенкі або халацкі, у якіх куды больш зручна ў хатніх умовах.

Беражлівия адносіны да фор-

меннай сукенкі неабходна захоўваць для таго, каб яна заўсёды была чыстай і прыстойной, а таксама для таго, каб з ранняга дзяцінства прывучыць дзяўчынку да парадку. Маці больш стала га ўзросту са мною згодзяцца, што неабходна многаму вучыць сваі замужніх дачок. Гэта іх святы абавязак.

Німа чаго граху таіць: ёсьць у нас і жанчыны і дзяўчыны, якія не лічацца са сваімі магчымасцямі, не шануюць адзення, абутку і інш. Кожны раз, калі я бачу жанчыну, якая выйшла на кухню мышь пасуду ў шаўковай або ў якой-небудзь іншай добраі сукенцы, гэта выклікае ў мяне пачуццё засмучэння, бо нізавошта прападае добрая реч і стварае ў сям'і непатрэбныя затраты. Гаспадыні заўсёды неабходна мець халацік, фартух, якія так нескладана зрабіць любой жанчыне.

Прыкладна тое-ж можна скажаць і адносна абутку. Абутак значна даўжэй носіцца, калі ўважліва з ім абыходзіцца. А ў нас яшчэ бывае, што абутак валеца дзе давядзецца, брудны, не вычышчаны, у час не адрамантаваны. Колькі ёсьць такіх людзей, якія зусім не лічацца, у якое надвор'е і куды што адзець на ногі.

У нас жанчыны любяць лакіраваны абутак. Ён сапраўды вельмі прыгожы. Але мы нярэдка бачым, што носяць яго ў любое надвор'е, зімой і летам. Некаторы



Пакатацца-б разам! Але нязручна хлопчыку ў яго фуфты.

рыя жанчыны ідуць на базар і ў тэатр у тых-же лакіраваных туфлях або ў тых-же самых сукенках.

Тэатр і кіно сталі даступны ўсім совецкім людзям. Але гэта не азначае, што, наведваючы іх, мы перасталі адчуваць нешта святочнае, узнёсласе, хвалюючае. Апнуўшыся ў гэтай абстаноўцы, зусім па-іншаму сябе адчуваеш, калі ты добра апрануты. На Русі спрадвеку так вялося, што, выходзячы, як кожуць, у «людзі», кожная жанчына-сялянка завязвала чистую і найбольш прыгожую хустку; кофту і фартух таксама апранала святочныя. У такіх выпадках гаварылі: «Шануй адзежынку дома, дык яна цябе — у людзях». І гэта праўда.

З дня ў дзень у нашым звычайнім штодзённым жыцці мы сутыкаемся з жанчынай, якую называюць «добрая гаспадыня». Прышлося мне нядаўна пабываць у камандзіроўцы і начаваць у аднае калгасніцы. Першое наша знаёмства адбылося ў поўдзень. Адчы-

ніўшы дзверы, я ўбачыла гаспадыню з вілкамі ў руках і цэлую гаршочкай на ўслоне. Добра выпараная ў печы, яны былі вельмі чыстыя. Пасля кароткай гутаркі гаспадыня папрасіла працягніцца і, пераабуўшы тапачкі на досьць грубыя сандалі, узяла даёнку і выйшла з хаты. Хутка яна вярнулася, паставіла даёнку на ўслон і выбегла з вядром па халодную ваду. Працэджанае ў гаршочкі малако яна адразу-ж паставіла ў таз з халоднай вадой і накрыла белай сурвэткай, краі якой старанна апусціла ў ваду.

— Навошта вы гэта робіце? — запытала я.

— А як-же, інакш нельга, — пачуўся адказ. — Цяпер гарачыня такая, што малако не паспее састаяцца і адразу скінне, вяршка не будзе.

Прыведзены прыклад на першы погляд — дробязь. Але з дробязей складаецца цэлае.

У адным невялікім артыкуле немагчыма расказаць пра ўсё. Але і прыведзеныя прыклады сведчаць аб тым, што вопыт гаспадыні пры любой матэрыяльной забяспечанасці сям'і мае нямалаважнае значэнне.

Мы просім чытачак выказацца на старонках нашага часопіса аб вядзенні хатній гаспадаркі. Абмен вопытам можа быць карысны для многіх наших жанчын, асабліва маладых гаспадынь.

АДКАЗЫ НА ПЫТАННІ ЧЫТАЧОЎ

ЯК САЛІЦЬ АГУРКІ

Для засолкі трэба браць не-вялікія, з тонкай скурай, свежыя агуркі (лепш за ўсё — знятые з градак у дзень пасолу).

Агуркі перабраць, адкінць пажоўкля і сапсаваныя, абмыць халоднай вадой. Дно драўлянай бочкі выслаць прамытым лісцем дуба, чорных парэчак або вішні, пакласці кроп, хрэн, эстрагон, чеснок. Затым шчыльнымі радамі пакласці агуркі ў вертыкальным становішчы. Паміж радамі зрабіць пракладкі з лісця і прыпраў, шчыльна закрыць бочку, забіўшы верхніе днішча. Праз адтуліну, зробленую ў днішчы, уліць расол і закаркаваць драўляным коркам.

Агуркі можна засаліць і ў кадушцы. Пасля заліўкі расолу агуркі, каб яны не ўсплы-
вали, можна прыгатаваць малай агуркі на працягу

валі, трэба прыкрыць шчыльна прыгнаным драўляным кругам, на яго пакласці груз, які, аднак, не павінен ціснуць на агуркі. Расол павінен пакрываць агуркі не менш чым на 3—4 см. Кадушку пакрыць чистай тканінай і захоўваць у пракладным месцы.

На вядро вады — 600 г солі, 50 г кропу, 5 г эстрагону, $\frac{1}{2}$ стручка чырвонага перцу, 1 галоўку часнaku, $\frac{1}{2}$ кораня хрэну.

МАЛАСОЛЬНЫЯ АГУРКІ

Адабраць і абмыць агуркі, скласці ў слоік, перакладаючы іх прыправамі (кропам і часнаком). Заліць агуркі астуджаным расолам (на 1 л вады — 2—3 ст. лыжкі солі). Агуркі будуць гатовы праз

некалькіх гадзін. Для гэтага трэба абрэзаць кончыкі агуркоў і заліць гарачым расолам.

САЛЁНЫЯ АГУРКІ З ВОЦАТАМ

Падрыхтаваныя, як указаны выше, агуркі пакласці ў бочачку або ў слоік з пахучымі травамі і заліць гарачым расолам, у які дабаўлены гарэлка і вінаградны воцат. На другі дзень даліць агуркі халодным расолам, забіць дно бочачкі (або шчыльна закрыць слоік) і паставіць у халоднае месца. Прыйгатаваныя гэтым способам агуркі доўга захоўваюцца.

Для прыйгатавання расолу на 10 л вады ўзяць 500 г солі, 1 шклянку воцату і $\frac{3}{4}$ шклянкі гарэлкі.

САЛЁНЫЯ ПАМІДОРЫ

Для засолкі можна браць памідоры як спелыя, так і зя-

лёныя, але абавязкова аднолькавай спеласці.

Перад засолкай падрыхтаваць кадушку, старанна вымыць яе і выпарыць. Памідоры перабраць, адкінць сапсаваныя, абмыць вадой і раздамі пакласці ў кадушку. Зялёныя памідоры рэкамендуецца перакласці кропам, эстрагонам, чаборам, а таксама вішневым і чорнапарэчкам лісцем.

Пры ўкладцы трэба час-адчасу ўстрасаць кадушку, каб памідоры ляглі шчыльней. Памідоры трэба ўкладваць у кадушку даверху, а затым заліць расолам. Для прыйгатавання расолу раствоўрыць 700—800 г солі ў адным вядры (12 л) астуджанай гатавай вады. Кадушку накрыць драўляным кружком, на які пакласці лёгкі груз. Захоўваць памідоры трэба ў пракладным месцы (памідоры бываюць гатовы праз 40—50 дзён).

ПЕРШАЯ ДАПАМОГА НА ДАМУ

У многіх выпадках своечава аказана першая дапамога выключае тэрміновы выклік і прыезд урача. Возьмем для прыкладу кровацёк, выкліканы якім-небудзь пакалечаннем. У час накладзены на пашкоджаную канечнасць жгут або ручнік пры моцных кровацёках можа захаваць пацярпейшага ад значнай страты крыві.

Жгут або ручнік павінен быць накладзены на канечнасць як можна вышэй, на мяккія часткі пляча або сцягно і не больш чым на 1—1½ гадзіны.

Калі пацярпейшы пачынае скардзіца, што перавязка моцна цісне або што анямела пашкоджаная канечнасць, неабходна жгут або ручнік крыху аслабіць.

Пры невялікіх кровацёках неабходна змазаць вакол раны ёднай настойкай і ні ў якім выпадку не абмываць яе халоднай вадой. У самую ранку накапаць перакіс вадарода, які добра спыняе невялікія кровацёкі, а пасля завязаць рану чытай марлевай павязкай.

Што неабходна ведаць таму, хто аказвае даўрачэбную дапамогу хвораму на даму?

Калі здаровы чалавек пачынае раптам скардзіца на разбітасць, галаўны бол, дрыжыкі, агульную слабасць, то перш за ўсё трэба хворага пакласці ў пасцель і змераць тэмпературу. Да прыходу ўрача можна даць хвораму аспірын або пірамідон. Калі хворы скардзіца на боль у горле, трэба даць стрэптацыд або пеніцылін у таблетках, па 1 таблетцы праз 3—4 гадзіны. Горла паласаць растворам борнай кіслаты або піццявой соды па 1 чайнай лыжцы на шклянку вады.

Пры вострых болях у жыванце, асабліва ў правай падузышной вобласці, калі яны носяць схваткападобны характар, безадкладна выклікаець урача і ні ў якім выпадку не даваць хвораму слабіцельнага, бо пры наяўнасці вострага апендыцыту або прабадной язвы гэта можа прывесці да вельмі цяжкіх ускладненняў. Неабходна пакласці хворага ў пасцель. Можна прыкласці яму да жывата пузыр з халоднай вадой або ільдом. Кацэгічна забараняеца прыкладаць да жывата ў такіх

выпадках гарачую грэлку.

Пры атручванні нядобраякаснай ежай або напіткамі, пры наяўнасці моташнасці, позываю на рвоту, боляў у падложачнай вобласці, пры так званым вострым катары стравніка (востры гастрыт), перш за ўсё трэба прымыць стравнік. Хворому даюць піць вялікую колькасць кіпячонай вады, да 8—10 чайных шклянок, а часам і больш, з тым каб выклікаць моцную рвоту і тым самым вывесці з стравніка нядобраякасную ежу або піццё. У ваду трэба даваць па 1—2 крупінкі марганцаўкі-слага калія (марганцаўкі). Апрача таго, трэба хворому даць слабіцельнага лякарства, лепш за ўсё горкай солі 25 грам на чайную шклянку вады або зрабіць клізму. Есці хворому не даваць да прыходу ўрача.

Пры непрытомным становішчы трэба пакласці хворага ў пасцель, расшпіліць адзенне, адкрыць акно для доступу свежага паветра, даць панюхаць нашатырны спірт, нацерци скроні адэкалонам або гарэлкай, прыкласці гарачую грэлку да ног.

Пры моцных матачных кровацёках хворую безадкладна пакласці ў пасцель, прыкласці да нізу жывата пузыр з халоднай вадой або ільдом і зарэжа выклікаць урача.

Пры моцных болях у вобласці сэрца, якія раптоўна наступілі, безадкладна пакласці хворага ў пасцель, з захаваннем поўнага спакою. Унутр можна даць валяр'янавыя кроплі з ландышам, да ног прыкласці гарэлку, можна прыкласці негарачую грэлку на вобласці сэрца. Ні ў якім выпадку хворага не кранаць з месца да прыезду ўрача.

Пры моцных галаўных болях і галаўакружэннях, пры наяўнасці моташнасці і рвоты, асабліва ў асоб, якія хварэюць на павышаны крывацьці (гіпартанічная хвароба), хворому таксама неабходны строгі пасцельны рэжым. Унутр можна даць пірамідон або цытрамон. На патылічную вобласць можна паставіць гарчынкі або банкі. На лоб пакласці мокры ручнік. Пры нарушэнні рухаў з боку канечнасцей або тармажэнні — страце мовы, г. зн. пры пачынаючымся кровазліцці ў мозг,


перавозка хворага, а таксама парушэнне строгага пасцельнага рэжыму можа прывесці да смерці.

Пры апёках да прыходу ўрача трэба на паражоныя месцы рабіць прымочки з марганцаўкай (развесці некалькі крупінак марганцаўкі на шклянку вады). Пры адсутнасці марганцаўкі можна паражоныя месцы пасыпаць піццё.

Цявой содай або змазаць вазелінам, або гусіным тлушчам. Пры наяўнасці пузыроў ні ў якім выпадку не ўскрываць іх да прыходу ўрача.

Усе гэтыя нескладаныя мерапрыемствы па аказанию першай дапамогі хвораму або пацярпейшаму да прыбыцця ўрача трэба рабіць спакойна, без лішніх мітусні, пры гэтым запаківаць хворага.

СТРАВЫ З КАБАЧКОЙ



КАБАЧКІ ТУШАНЫЯ

Любога размеру кабачкі ачысціць ад скуркі і сарцевіны, парэзаць на кружочкі або па доўгія, зручныя для смажання, кавалкі, пасаліць і даць ім паляжаць з поўгадзіны, пасля абкачаць у муцэ, пасмажыць на патэльні, скласці ў каструлю, заліць смятанай, дадаць, калі ёсць, пару свежых памідораў. Соус пасаліць і паперчыць, хто любіць, па смаку і тушиць 10—15 хвілін.

РАГУ З ГАРОДНІНЫ

На 6 чалавек трэба кілограмы 3 кабачкоў, 400 г бульбы, $\frac{1}{2}$ кілограма морквы, адзін невялікі бурак. Бурак і моркву раней адварыць крыху, потым усю гародніну ачысціць, нарэзаць невялікімі ромбікамі або квадрацікамі, пасаліць, пакрышыць крыху пятрушкі, зялёнага кропу і цыбулі, лепш зялёнай, усё разам перамяшаць, уліць $\frac{1}{2}$ шклянкі вады і паставіць тушиць на плітку або прымус, падклаўшы бляшанку, каб не падгарэла. Калі амаль гатова, падсмажыць крыху цыбулі ў алеі або на кароўм масле, калі ёсць — дадаць памідораў свежых (2 шт.), паварыць з цыбуляй, заліць і тушиць да гатоўнасці.

МЯСНОЕ РАГУ З КАБАЧКОВЫМ СОУСАМ

Узяць цяляціны або маладой ялавічыны, а яшчэ лепш свініны, пасаліць, абсыпаць мукою і абсмажыць, тут-же падсмажыць крыху цыбулі, усё гэта скласці ў каструллю, накрышыць туды дастатковую колькасць ачышчанага кабачка, перамяшаць, пасаліць і паставіць тушиць. Кабачкі зусім разварваюцца і атрымліваеца вельмі добры на смак соус. Да такога мяса ўжо гарніру ніякага не трэба.

КАБАЧКІ ФАРШЫРАВАНЫЯ ДЫЭТЫЧНЫЯ

Невялікія кабачкі ачысціць ад скуркі і сарцевіны. Фарш обіцца наступным чынам. Рыс адварваецца ў малаці, каб была густая каша, падсмажваецца крыху цыбулі ў масле, соліцца па смаку. Гэтым фаршам начыняюцца кабачкі. Потым іх трэба скласці ў каструллю, уліць крыху вады і тушиць 20 хвілін, пасля ўзяць смятаны, дадаць крыху (1 чайнай лыжкай) муку, размяшаць добра і заліць кабачкі. Тушиць да гатоўнасці, пасаліць соус па смаку.

С. ЯЗЕРСКАЯ,
хатняя гаспадыня.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камісія: К. А. АБУШЕНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,
А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 01759.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 6/VIII-56 г.


Адрас рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23.

Тэлефон 3-17-51

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 100 000 экз.

Зак № 526

НАЦІОНАЛЬНА
БІБЛІЯТИЦА
БЕЛАРУСІ



1



1. Аансамбль для вуліцы, які складаецца з доўгага прамога поўпаліто і вузкой спадніцы. Поўпаліто аздоблена строчкай. На спіны нізка размешчаны шырокі хлясцік. Такі аансамбль рэкамендуецца шыць з тоўстай букліраванай тканіны. Рэкамендуюцца размеры 46—50.

2. Дэмісезоннае паліто з галаўной хусткай для дзяўчынкі да школьнага ўзросту. Адразная касетка паўтарае форму гэтай хусткі. Рукавы — цэльнакроеные. Накладная кішэння і хустка аздоблены тамбурнай вышыўкай і махрамі. Мадэль удастоена першай прэмii.

3. Сукенка з шаўковай тканіны. Пярэдняя планка выкраена разам з каўняром. Цёмныя гузікі і спражка прыгожа выдзяляюцца на светлай тканіне сукенкі. Рэкамендуюцца размеры 44—54.


4. Сукенка-халат з гладкай штапельнай тканіны, аздоблены касымі бейкамі з паласатай тканіны. Бейка, прышытая ўверсе на ліфе, заканчваецца маленькім банцікам. Прылягаючы ліф на баках і ззаду ніжэй лініі талii адрастаны. Расклёшаная спадніца ля падрэзаў злёгку сабрана. У пярэдніх яе швах размешчаны кішэні. Рэкамендуюцца размеры 44—52.

5. Блузка з набіўнога крэпдэшыну. На полачках настрочаны поўкакеткі, выкраеные разам з каўняром. Блузка зашпіляецца на абцяжныя, папарна размешчаныя гузікі. Бант працягваецца ў петлі, прарэзаныя ля каўняра.

6. Блузка з белага крэпжаржэту. Перад блузкі аздоблены зашчыпамі і складачкамі, якія чаргуюцца з імі. У гэтыя складачкі ўстрочаны бейкі з фестонамі з белага крэпсатэну, выкарыстанага на бліскучы бок. Такімі ж фестонамі аздоблены і рукавы.



4



5



3





B000000 198 1235

14069

